



Хто, калі не самі?

Чалавек, якому трэба паспець

Выпускнікам 17... і 70!



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

М

М

СТАР. 6

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

НАС ПАЧУЮЦЬ, КАЛІ БУДЗЕМ МОЦНЫМІ

У ЕАЭС НАСТАЎ ЧАС ПЕРАВЕСЦІ ТЭАРЭТЫЧНЫЯ НАПРАЦОЎКІ Ў ПРАКТЫЧНУЮ ПЛОСКАСЦЬ, ЛІЧЫЦЬ ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ

Учора ў Астане адбылося пасяджэнне Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, у якім прыняў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Акрамя кіраўніка беларускай дзяржавы, у саміце ўдзельнічалі прэзідэнты Арменіі, Казахстана, Кыргызстана і Расіі.

Падчас выступлення на пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў пашырэнні складзе Аляксандр Лукашэнка агучыў бачанне беларускім бокам не толькі перспектывы, але і праблем інтэграцыйнага аб'яднання. «Роўныя эканамічныя ўмовы для дзяржаў — удзельніц ЕАЭС і безбар'ернае асяроддзе да гэтага часу не створаны. Больш за тое, пасля падпісання дагавора аб ЕАЭС унутраны гандлёвы абарот саюза толькі падае. У 2012 і 2013 гадах ён быў на ўзроўні \$65 млрд, у 2015 годзе — усяго \$45 млрд. Відаць, не ўсе пазіцыі дагавора адпавядаюць сучаснай сітуацыі ў эканоміцы і нашым чаканням», — заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Трэба пазбавіцца ад унутраных выключэнняў і абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Як бы наша аб'яднанне ні эвалюцыянавала (спачатку Мыйтны саюз, затым Адзіная эканамічная прастора і, нарэшце, Еўразійскі эканамічны саюз), колькасць гэтых выключэнняў і абмежаванняў не змянлася. Так і засталася на ўзроўні шасці соцень», — канстатаваў Прэзідэнт Беларусі.

У ЕАЭС зроблены першыя крокі па інтэграцыі ў энергетычнай сферы. Выпрацавана і зацверджана канцэпцыя фарміравання агульнага рынку электраэнергіі.

На цяперашнім пасяджэнні ў Астане бакі разгледзелі такія ж планы па газе, нафце і нафтапрадуктах. «Але ад канцэпцыі да іх ажыццяўлення шлях часам бывае вельмі доўгі. І прычына таго — мы самі. Таму Еўразійскай эканамічнай камісіі неабходна ўзмацніць работу ў гэтым напрамку і прыняць вычарпальныя меры для рэалізацыі гэтых праектаў», — лічыць Прэзідэнт Беларусі.

Паводле слоў кіраўніка беларускай дзяржавы, у парадку дня саміту ў Астане многія пытанні звязаны з вызначэннем месца ЕАЭС у сусветнай эканамічнай сістэме. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што для упэўненага дзялянога са знешнімі партнёрамі ў ЕАЭС неабходна сфарміраваць уласны высокаразвіты адзіны рынак. «Нам трэба самім быць моцнымі, усяляк умацоўваць свой саюз. Тады нам лягчэй будзе весці дыялог і з Еўрапейскім саюзам, і з КНР, і з іншымі. Тады мы будзем моцнымі і будзем выступаць з адзіных пазіцый. Пакуль гэтага няма. А без гэтага Еўразійскі эканамічны саюз не зможа эфектыўна рэалізаваць як унутраную, так і знешнюю палітыку», — упэўнены кіраўнік беларускай дзяржавы.

У сваім выступленні Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што за два гады з моманту падпісання дагавора аб ЕАЭС былі прыняты сур'ёзныя канцэптуальныя рашэнні. Закладзены асновы лібералізацыі транспартных паслуг, фарміравання адзінага рынку электраэнергіі, экспертнай палітыкі. «На жаль, не ўсе развіваюцца так, як мы планавалі. Праблемы яшчэ застаюцца. Самыя вострыя з іх мы сёння абмеркавалі. Перш за ўсё неабходна перавесці тэарэтычныя напрацоўкі ў практычную плоскасць», — лічыць Прэзідэнт Беларусі.

На пасяджэнні прэзідэнты зацвердзілі Асноўныя арыенцыры макразнамічнай палітыкі дзяржаў — членаў ЕАЭС на 2016—2017 гады. Дакумент з'яўляецца антыкрызісным. Ён вызначае найбольш важныя кароткатэрміновыя і сярэнетэрміновыя задачы, якія стаяць перад эканомікамі нашых краін. Пра гэта па выніках саміту ў Астане паведаміў журналістам старшыня Калегіі ЕЭК Тыгран Саркісян.

Паводле яго слоў, сістэматычна будзе ажыццяўляцца маніторынг захадаў, што рэалізуюцца краінамі. «Ён дае магчымасць нам выяўляць асноўныя вузкія месцы, а таксама сумесныя мерапрыемствы, якія неабходна рэалізаваць для таго, каб асноўныя прынцыпы, што закладзены ў нашым саюзным дагаворы, былі рэалізаваны», — адзначыў Тыгран Саркісян.

Таксама кіраўнікі дзяржаў зацвердзілі канцэпцыю фарміравання агульнага рынку нафты і нафтапрадуктаў. У адпаведнасці з канцэпцыяй энергетычнай кампаніі саюзных краін атрымаюць недыскрымінацыйны доступ да нафтайнай інфраструктуры партнёраў, змогуць закупляць нафту і нафтапрадукты без колькасных абмежаванняў па рыначнай цане і без экспертных пошлін. Рэалізацыя канцэпцыі плануецца ў тры этапы. У наступным годзе павінна быць распрацавана і прадстаўлена на зацвярджэнне прэзідэнтам праграма рэалізацыі гэтай канцэпцыі, а ў далейшым будзе падрыхтаваны адпаведны дагавор. Пасля яго прыняцця ў 2025 годзе будзе дзейнічаць адзіны энергетычны рынак. Па гэтай жа логіцы будавана канцэпцыя фарміравання агульнага рынку газу ў ЕАЭС.

На пасяджэнні абмяркоўвалася і супрацоўніцтва з Еўрасаюзам, Кітаем і шэрагам іншых краін.

Паводле БЕЛТА.



■ 3 нагоды

БЕРАЖЫЦЕ ДЗЯЦЕЙ!

Лета — гэта не толькі час дзіцячых вакацый і адпачынку. Праз самастойнае і часам бескантрольнае планаванне свайго дня школьнікамі гэта яшчэ і сезон пажараў, здарэнняў на вадзе і пільнай працы шматлікіх дзяржаўных органаў і міністэрстваў. Як абараніць і чым заняць дзяцей? Пра гэта варта згадаць сёння, у Дзень іх абароны.

Аздараўленчыя летнікі рознага класаталі прымуць сёлета школьнікаў па ўсёй Беларусі. Гэта і ўстановы кругласутачнага або дзённага знаходжання, і профільныя лагеры для высокаматываваных дзяцей. Напрыклад, для юных археолагаў, шахматыстаў, мастакоў. У ваенна-патрыятычных і абаронна-спартыўных лагерах, створаных на базе ваенскіх часцей, малыя будуць спасцігаць сакрэты і прывабнасці ваеннай службы. Асабліва гэта тычыцца тых, хто знаходзіцца на розных відах улі-

ку, расказала **Марыя САРОТНІК, начальнік упраўлення сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі.**

Самыя ўразлівыя катэгорыі дзяцей у Беларусі — гэта малыя да трох гадоў, дзеці-інваліды, сіроты, якія жывуць у інтэрнатах, падлеткі і дзеці з залежнасцю.

Так, падлеткі — асобная катэгорыя, якая патрабуе, бадай што, самай пільнай увагі і працы. Яны ўжо не дзеці, але яшчэ і не дарослыя. У іх свае патрэбы, якія часам цяжка зразумець, незалежна ад таго, жывуць яны ў роднай сям'і ці ў інтэрнаце.



Мы дарэгуль не вельмі разумеем, чаму сярэд падлеткаў расце колькасць тых, хто спажывае наркатыкі. Гэтую праблему трэба вывучаць асобна з прыцягненнем кваліфікаваных спецыялістаў. Мы павінны вылучыць гэтых дзяцей у асобную катэгорыю і працаваць з ёй больш мэтанакіравана, інакш мы страцім іх, — зазначыў **Рашэд Мустафа САВВАР, прадстаўнік Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Рэспубліцы Беларусь.**

СТАР. 2

ЦАНА АДНАГО ЗВАНКА

У службу ратавання за год паступае каля тысячы беспадстаўных выклікаў



У мінулым лютым адбыўся ў Мінску даволі казусны выпадак. Неякі чалавек набраў нумар 101 і паведаміў, што на чыгуначным вакзале нібыта закладзена бомба. Дыспетчар мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняла званок і тут жа разам з калегай прайнфармавала міліцыю аб тым, што адбываецца. Органы ўнутраных спраў адрэагавалі вельмі хутка — дзякуючы асаблівым маўленчым прыёмам, якія выкарыстоўвала дыспетчар, ілжамінёра затрымалі фактычна на месцы злачынства — з тэлефонам у руцэ.

Па звестках ГУУС Мінгарвыканкама, толькі ў сталіцы летась было зарэгістравана 35 ілжывых выклікаў. Бясследна для тэлефонных «жартаўнікоў» гэта не прайшло: 14 тэлефанаванняў закончыліся завядзеннем крымінальных спраў. А сёлета па стане на 27 мая беспадстаўных званкоў было ўжо 25. Па трынаццаці з іх таксама заведзены крымінальныя справы.

СТАР. 6



ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

У адным з гарадоў Расіі абрынуўся пад'езд пяціпавярховіка

У горадзе Міжрэчанску Кемераўскай вобласці Расіі абрынуўся пад'езд пяціпавярховага жылога дома. Стала вядома пра першага загінуўшага. Паводле папярэдняй інфармацыі, яшчэ два чалавекі атрымалі раненні. Інфармацыя аб прычынах надзвычайнага здарэння ўдакладняецца. Паводле папярэдняй інфармацыі, на 1-м паверсе ў жылым доме знаходзіўся магазін, дзе праводзіліся рамонтныя работы.

Яхту прэзідэнта Філіпін прададуць дзеля пенсій і заробкаў

Выбраны прэзідэнт Філіпін Радрыга Дутэрта абвясціў аб намеры прадаць яхту Ang Pangulo, якая належыць кіраўніку дзяржавы. Выручка ад продажу, па словах Дутэрта, пойдзе на павышэнне заробкаў медыцынскаму персаналу і на пенсіі ветэранам узброеных сіл краіны. Пачатковы кошт яхты абвешчаны не быў.

Яхта Ang Pangulo была пабудавана ў Японіі ў 1958 годзе і атрымала ўрадавы Філіпін у лік рэпарачый за Другую сусветную вайну. Назва судна азначае на філіпінскай мове «Прэзідэнт». У 1986 годзе яхта ўжо дастаўлялася на таргі тагачаснага прэзідэнта Філіпін Марыя Карасон Акіна з пачатковым коштам у 5,5 мільёна долараў, аднак пакупніка на яе не знайшлося.

Інфармагенцтва даведлася імя будучага генсека АПЕК

Найбольш верагоднай кандыдатурай на пасаду новага генеральнага сакратара Арганізацыі краін-экспартэраў нафты (АПЕК) з'яўляецца прадстаўнік Нігеры, былы кіраўнік дзяржаўнай нафтайнай кампаніі NNPC Мухамед Баркінда. Пра гэта ў аўторак, 31 мая, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на ўласныя крыніцы.

На сустрэчы ў Вене, якая адбудзецца 2 чэрвеня, АПЕК плануе выбраць замену лівійскаму эканамісту Абдалу Салему аль-Бадры, які ўзначальвае арганізацыю з 2007 года.

На папярэдняй сустрэчы АПЕК, якая прайшла ў Досе 17 красавіка, удзельнікі не дасягнулі пагаднення аб замарозцы аб'ёмаў нафтаздабычы. На сустрэчу вырашыў не накіроўваць сваіх прадстаўнікоў Іран.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ашуканцы за год скралі з бюджэту Еўрасаюза 888 мільёнаў еўра

Бюджэт ЕС у выніку розных фінансавых махінацый за 2015 год неадналічыўся 888 мільёнаў еўра. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Еўрапейскага бюро па барацьбе з махлярствам, больш за ўсё «шэрымі» схемамі карысталіся кампаніі, зарэгістраваныя ў краінах Усходняй Еўропы, — у Румыніі, Балгарыі і Венгрыі. У якасці аднаго з яркіх прыкладаў махлярства з бюджэтнымі сродкамі прыводзіцца факт выдзялення 1,3 мільёна еўра на мадэрнізацыю і рэканструкцыю прадпрыемства па вытворчасці замарожаных сумесняў агародніны ў Балгарыі. Высветлілася, што ўладальнікам прадпрыемства і пастаўшчыком абсталявання з'яўляецца адзін і той жа чалавек, які прадаў сам сабе тэхніку па завышанай цане.

Іншы выяўлены выпадак махлярства тычыцца імпарту панэльляў для сонечных батарэй з Кітая. Пастаўшчык падаў фальшывыя дакументы аб краіне паходжання тавару і пазбег такім чынам высокіх увазных пошлін.

КОРАТКА

Да 2017 года 50 працэнтаў драўніны ў Беларусі будзе нарыхтоўвацца механізаваным спосабам.

«Змяніўся пералік бытавых паслуг, што падлягаюць уключэнню ў рэестр бытавых паслуг. Пастановай ён выкладзены ў новай рэдакцыі», — расказалі ў Мінгандлі. У пералік дабаўлена 17 пазіцый, у тым ліку паслугі ў галіне вытворчасці распілаванай і струганай драўніны, імітацый ювелірных вырабаў і аналагічнай прадукцыі, па дыягнэзе памяшканняў, мэблі, адзення і абутку, SPA-паслугі.

Інданезійскі бок зацкаўлены ў пашырэнні супрацоўніцтва з Беларуссю па ўсіх сферах, што ўяўляюць узаемны інтарэс. У першую чаргу гэта батаніка, энергетыка, бія- і аг-

ратэхнічныя тэхналогіі, матэрыялазнаўства. Канкрэтныя праекты супрацоўніцтва вучоных дзвюх краін будуць дэталёва абмеркаваны ў час работы сённяшняга беларуска-інданезійскага семінара па навукова-тэхнічным і інвацыійным супрацоўніцтве.

Дэкрэт Прэзідэнта Беларусі ад 7 снежня 2012 года № 9 «Аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці» прызнаны страціўшым сілу. Ён быў прыняты ў мэтах павышэння эфектыўнасці выкарыстання мер дзяржаўнага ўдзелу ў ходзе рэалізацыі інвестпраектаў па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці, умацавання працоўнай дысцыпліны і матэрыяльнага стымулявання работнікаў.

■ Я зноў выбіраю «Звяду»

ЦІКАВЫЯ ГІСТОРЫІ... ПРА НАС



Вольга ШЧЫРАЯ, супрацоўніца ААТ «Світанак» (г. Жодзіна):

— Для мяне «Звезда» ўнікальная ўжо толькі тым, што з'яўляецца адзінай рэспубліканскай газетай на беларускай мове. Хоць адметная яна не толькі гэтым, але і журналістамі, артыкуламі. У апошнія гады выйшла газета свайму бацьку. Ён дрэнна бачыў, чытаць было складана, але стараўся, а пасля па тэлефоне рапартаваў, што чытаў заметкі Сяргея Расолькі, вайсковую старонку... Чытаць «Звяду» атрымліваецца звычайна на працы ў вольную хвіліну. Заўжды звяртаю ўвагу на цікавыя і крэатыўныя фотарэпартажы. Як гаспадыня пастаянна праглядаю рэцэпты ў «Хатняй энцыклапедыі», чытаю матэрыялы на эканамічную тэматыку і, безумоўна, простыя і шчырыя гісторыі пра нас, беларусаў, у рубрыцы «Але, народ на провадзе!».



ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 5 разоў на тыдзень! Пачалася падпіска на «Звяду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе 2016 года! ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

АГУЛЬНАЯ ЗАДАЧА

...Стварыць лепшы ў свеце дзелавы клімат

У краіне поўным ходам ідзе падрыхтоўка да V Усебеларускага народнага сходу. Жыхары краіны чакаюць ад гэтага найважнейшага форуму абмеркавання цяперашняй сітуацыі, аналізу стратэгіі развіцця дзяржавы. У прадстаўнікоў розных сектараў эканомікі таксама ёсць свае канкрэтныя пытанні і чаканні. Карэспандэнт «Вязьды» падарбязней пазнаёміўся з імі.

Дырэктар падпартамента па прадпрымальніцтве Міністэрства эканомікі Пётр АРУШАНЫЯНЦІ:

— Ад V Усебеларускага народнага сходу я перш за ўсё чакаю ўмацавання і імпульсу для далейшага развіцця дзялогу паміж дзяржаўнымі органамі і прадстаўніцтвам бізнесу: вядучымі, галіновымі і рэгіянальнымі бізнес-саюзамі, бізнес-асацыяцыямі і іншымі структурамі, якія прадстаўляюць інтарэсы прадпрымальніцтва. Хацелася б падчас Сходу пачуць пацярджанае эфектыўнасці кірункаў, па якіх працуе дэпартамент па прадпрымальніцтве. Гэта тычыцца актывізацыі і ўдасканалення адміністрацыйных працэдур для бізнесу, стварэння электроннага рэестра гэтых працэдур, увядзення ў Беларусь інстытута ацэнкі, які рэгулюе функцыянаванне нарматыўна-прававых актаў, што аказваюць уплыў на ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці. Таксама хацелася б канструктыўна абмеркаваць стратэгію развіцця малага і сярэдняга прадпрымальніцтва да 2030 года. Аналагаў гэтага документа яшчэ не было. Цяпер гаворка ідзе пра доўга-тэрміновы праект. У краіне былі трохгадовыя праграмы падтрымкі і развіцця прадпрымальніцтва, а стратэгія — гэта прынцыпова новы якасны ўзровень дакумента, які ўключае стварэнне базавых умоў для развіцця дзелавога асяроддзя, прыярэтыя развіцця прадпрымальніцтва, а таксама канкрэтныя інструменты падтрымкі суб'ектаў малага і сярэдняга бізнесу.

Старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва, старшыня Мінскага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір КАРАГІН:

— Я ў першую чаргу чакаю прыняцця прарыўных рашэнняў і стратэгіі, якія дазваляць не вагацца і атрымліваць высокую выніковасць у эканоміцы і сацыяльных аспектах жыцця. Асноўныя бачаны развіцця бізнесу ў Беларусі прадстаўлены ў «Нацыянальнай платформе бізнесу — 2016». Мы хацелі, каб рашэнні V Усебеларускага народнага сходу дазволілі паскорыць працэсы стварэння ў краіне лепшага ў свеце дзелавога клімату, які б сабраў чаргу інвестараў, каб дзякуючы гэтым рашэнням па ўсім свеце пра Беларусь казалі толькі з захапленнем і вывучалі наш вопыт дзялогу бізнесу і ўлады ў інтарсах народа.

Начальнік аддзела эканомікі Аршанскага райвыканкама Галіна СВЕЦІНА:

— Я спадзяюся на атрымнанне дакладных арыенціраў нашай далейшай дзейнасці, з'яўленне новай нацыянальнай ідэі, якая згуртуе народ і накіруе ў адным стваральным кірунку. З пункту гледжання ўсіх прадпрыемстваў раёна, як дзяржаўных, так і прыватных, чакаю, што ў лепшы бок зменіцца сітуацыя на рынку: яна стане пастаянай, зразумелай і можна будзе разлічваць на эфектыўную працу ў доўгаўтэрміновай перспектыве. Таксама хацелася б, каб з'явілася больш ільгот для прыватнага бізнесу і палепшыліся ўмовы для працы дзяржаўных прадпрыемстваў. Летась па меркаванні экспертаў з Саюза прадпрымальнікаў і Мінканомікі, якія падводзілі вынікі Рэспубліканскага конкурсу «Лепшы горад (раён, вобласць) для бізнесу Беларусі — 2015», Аршанскі раён прызнаны лепшым рэгіёнам з колькасцю насельніцтва больш за 50 тысяч чалавек для развіцця прыватных дзелавых зносін. Тут створана шмат умоў для развіцця ініцыятывы. За першы квартал сёлета гадавое заданне па стварэнні новых працоўных месцаў у раёне ўжо выканана на 103%. Таксама хацелася б нарошчваць і астатнія паказчыкі.

Намеснік старшні Бялыніцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях і інфармаванні Андрэй ГАНЧУК:

— Ад V Усебеларускага народнага сходу я чакаю таго, чого чакаюць усе грамадзяне краіны — аналізу бгучай сітуацыі ў эканоміцы, у грамадстве і выпрацоўкі ў працэсе абмеркавання лепшых шляхоў і механізмаў для развіцця па сацыяльна-эканамічнаму, палітычнаму кірунках. Вельмі важна, што на такім прадстаўнічым форуме абмяркуювацца і прымаюцца кірункі развіцця краіны на бліжэйшыя 5 гадоў. Хацелася б, каб шырокае абмеркаванне атрымала сацыяльную сферу. Мне вельмі хвалюе пытанне павелічэння будаўніцтва жылля з дзяржаўнага ўкладу ў малых гарадах для маладых і шматдзетных сем'яў. Будаўніцтва на льготных умовах або з дапамогай льготнага крыдытавання з'яўляецца адным з найважнейшых матываў для таго, каб гэтыя сем'і заставаліся менавіта ў такіх невялікіх і ігульных гарадах, як Бялынічы, жылі тут і працавалі на карысць рэгіёна.

Ілья КРЫЖЭВІЧ. kryzhevich@vziasda.by

Тры пытанні да ўлады

АКТЫВІЗАЦЫЯ ІНВЕСТАРАЎ І ЗЕМЛЯРОБЧЫЯ КЛОПАТЫ



Валянцін ЗАЙЧУК з шэрагу новых кіраўнікоў Брэстчыны. Камянецкі райвыканкам ён узначыў крыву менш за паўгода таму. Камянецчына адметная не толькі турызмам, які абумоўлены знаходжаннем на тэрыторыі Нацыянальнага парку «Белавежская пушча» ды іншых цікавых аб'ектаў, але і ўстойлівым развіццём сельскай гаспадаркі, вялікай колькасцю малых населеных пунктаў. Пра надзёныя клопаты кіраўніка раёна — наша сённяшня гутарка.

— У адзеле эканомікі казалі, што ў апошнія тыдзень другі прыкметна актывізавалі дзелавыя людзі, сталі паступаць прапановы наконт новых прадпрыемстваў, вытворчасці, нават інвестары прыходзяць з планами па развіцці турыстычнай інфраструктуры. З чым, на вашу думку, звязаны такі ўсплёск цікавасці?

— Па-першае, з нашым географічным становішчам, а па-другое, з сітуацыяй у цэлым. Зімой адчувалася зацішка, складвалася ўражанне, што патэнцыяльны інвестары чакалі. А цяпер, відаць, вырашылі, што час брацца за справу. Літаральна сёння (19 мая. — Аўт.) у мяне адбылася размова з нашым бізнесменам, які прыйшоў у райвыканкам разам са сваім замежным партнёрам, інвестарам з Польшчы. Дзелавыя людзі маюць намер адкрыць прадпрыемства па перапрацоўцы ягад, а сыравіну яны плануць вырошчваць. Мы толькі вітаем любую новую вытворчасць, якая будзе створана ў адпаведнасці з законам. І сёння раніцай я сустракаўся з брасцімі прадпрымальнікамі, што зацікавілі ідэяй стварэння інфраструктуры вакол адрэстаўраванага Воўчынскага касцёла. Воўчын, як вядома, радзіма апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгус-

та Панятоўскага. Побач з касцёлам, які цяпер упрыгожвае вёску, некалі размяшчаўся палацава-паркавы ансамбль князёў Чартарыйскіх. Ад маёнткавага комплексу часткова захаваліся падмуркі пабудовы, угадавацца сістэма каналаў, пабудаваных амаль тры стагоддзі таму. Я тут чалавек новы, мне самому быў вельмі цікавы гэты экскурс у гісторыю, калі давалася ўбацьчыць на мясцовасці тое, што захавалася на старадаўнім малюнках. Дык вось, брастаўчане заявілі аб сваім жаданні аднавіць каралеўскія каналы, узвесці невялікія гасцініцу і рэстаранчык, стварыць музей. Пакуль гэта толькі праёк аб намерах. Але мы дамовіліся, што яны сфарміруюць сваё інвестпрапановы, сельскі Савет вызначыць тэрыторыю, якую можна будзе перадаць, сфармуляваць умовы, на якіх зямля можа быць перададзена. Тады будзем сустрэцца і размаўляць далей.

— Вы зацікаўлены ў далейшым развіцці турызму і, вядома, падтрымаем таго, хто гатовы ўкладваць сродкі ў падобныя праекты.

— Выходзіць, не хлебам адзіным... Ці можна сказаць, што нават у складаных для эканомікі перыяд вы даеце праекты, пра адраджэнне гістарычнай спадчыны?

— Гэта спраўды так, але ж клопат пра хлеб надзёны на першым месцы. Будзе паспяхова праца рэальнага сектара — будучы падаткі ў бюджэце ў тым ліку і на культурна-гістарычныя праекты. Шчыра кажучы, я і ў Воўчыне сёння аказваюся, бо паехаў у праблемную гаспадарку «Усход-Камянец». Па шэрагу прычын сельгаспрадпрыемства трапіла не ў лепшую эканамічную сітуацыю, хоць там даволі добрыя зямлі і адзін з самых высокіх паказчыкаў шчыльнасці жывёлы ў раёне. Летась стала яшчэ горш, бо гадоўным чынам з-за засушлівага лета кармоў у СВК нарыхтавалі амаль

на палову менш, чым трэба. Як няцяжка здагадацца, негатыўныя наступствы сябе чакаць не прымусілі.

У гэтай гаспадарцы бываю даволі часта. Бачу, што людзі зацікаўлены ў добрай, паспяховай рабоце, і думаю, што да зімовастойлага перыяду тут будзе наведзены належны парадак. Такім чынам, сельгаспрадпрыемства выйдзе на новы ўзровень работы. Яны ўжо ўзяліся за корманарыхтоўку, цяпер важна не ўпусціць аптымальныя тэрміны. Сёння ў другой палове дня, дарэчы, праводзім раённы семінар для спецыялістаў на гэту тэму.

— Вы не палічылі патрэбным адмовіцца ад саветскай традыцыі праводзіць семінары пад кожную сельгаспадарчую кампанію?

— А што дрэннага ў такой форме абмену вопытам? Замежныя аграрыі таксама праводзяць сімпозіумы, рознага роду выставы. У нас ж гэта называецца па старой звычцы семінарам. А задачы на такіх форумах вырашаюцца агульна для ўсіх працаўнікоў — паказваць навінкі, абмеркаваць надзёныя вытворчыя праблемы. У ходзе такіх камунікацый адзін аднаму падказваюць шляхі вырашэння аграрных, інжынерных розных гаспадарак. Для маладых жа спецыялістаў, якія лятаць прыйшлі з універсітэтаў, гэта добрая магчымасць нечама рэальна навучыцца. Цяпер мы не праводзім семінары з вялікімі пленарнымі пасяджэннямі. Такія сустрэчы ў полі, на машынных дварах, у рамонтных майстэрнях, дзе можна рукамі пакарыць умоўны аграграт альбо на свае вочы убачыць той ці іншы прэпарат, кансервант, сродак для падкормкі. Для гаспадароў налады ўзнікае дадатковы стымул прыбраць, навесці парадак на тэрыторыі, што ўрэшце пойдзе на карысць агульнай справе.

Святлана ЯСКЕВІЧ. yackevich@vziasda.by

БЕРАЖЫЦЕ ДЗЯЦЕЙ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Застаецца актуальнай і праблема хуліганства сярод падлеткаў, хоць за пяць месяцаў бгучага года падлеткавая злчыннасць знізілася на 20%. Пры гэтым «нелёга казаць, што ў нас кепская моладзь — проста ў свеце з'яўляецца ўсё больш знешніх аператыўных і інфармацыйных пагроз», акрэсліў Віталь ЯНЧЫН, начальнік аддзела арганізацыі працы інспекцый па справах непаўналетніх галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Беларусі.

— Дзеці з залежнасцю — гэта тыя, якія ўжо шмат чаго паспрабавалі ў жыцці і маюць цяжкае псіхалагічнае траўмі і вопыт. Каб, нягледзячы на гэта, дапамагчы ім вырасіць паспяхо-

вымі людзьмі, трэба мець сем'і з якаснай прафесіяналізацыяй, — пракаментавала Наталля ПАСПЕЛАВА, дырэктар Нацыянальнага цэнтра ўсынаўлення Міністэрства адукацыі Беларусі.

Вялікі ўклад у развіцці практыкі аховы дзяцінства ў Беларусі робіць прыватна дзяржаўнае партнёрства. На думку дырэктара цэнтра ўсынаўлення, самы ёмісты праект і гэтым напрамку — партал Дадому.ру, які функцыянуе ўжо тры гады. Ён актывізуе ўвагу грамадасці да праблемы дзяцей, якія жывуць у інтэрнатах або ў гасцявых сям'ях:

— Больш за 1,5 тысячы дзяцей дзякуючы гэтым парталу знайшлі пастаянныя сем'і. Аднак самая значная лічба, думаю, тая, што характарызуе колькасць вяртання дзяцей у родныя сем'і. Больш за 200

4360 дзяцей (20% ад колькасці ўсіх сірот) сёння знаходзяцца ў інтэрнатных устанолах. 80% новых дзяцей, якія застаюцца без бацькоўскага клопату, уладкоўваюцца ў замаячальныя сем'і. У 28 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінках Беларусі на такую сямейную форму ўладкоўваюцца 100% дзяцей-сірот. Гэта 4 рэгіёны Гродзенскай вобласці, 3 — Гомельскай, 7 — Магілёўскай, 6 — Мінскай, 3 — Брэстскай і Віцебскай і 2 раёны сталіцы.

малых вярнуцца да сваіх родных. Бацькі бачаць сваё дзіця ў сёнце ў ўсведамляюць, што ў любы момант яго можа забраць нехта іншы на сямейную форму ўсынаўлення. Гэта цудоўны прыклад, калі інтэрнат-сродак аспародкавана ўплывае на свядомасць бацькоў і дапамагае ім зразумець, што даражэй за дзіця няма больш нічога.

Наталля Паспелова выказала спадзяванне, што асартымент валанцёрскай практыкі моладзі ў патранатным выха-

ванні дзяцей будзе дыверсіфікавацца. Акрамя арганізацый забяспечваюць і культурных мерапрыемстваў, добра было б разам з дзяржаўнымі спецыялістамі звярнуць увагу на карысць тых, хто знаходзіцца ў сітуацыі, калі дзіця могуць забраць праз пэўныя праблемы ў сям'і. Можна ўсім разам дапамагчы ім пры аплце камуналіці, афармленні дакументаў на дзяцей, вырашчыць праблемы па жыллю.

Ірына СІДАРОК. sidarok@vziasda.by

Прыемная навіна

Ствары свой «пластык» самастойна

З першых дзён лета ў межах праекта Kartochki.by пачынае дзейнічаць конкурс «Сам сабе дызайнер»

Нацыянальная плацежная сістэма «БелКарт» сумесна з самым буйным банкам краіны запустілі новы праект Kartochki.by, які дазваляе карыстальнікам персанальных камп'ютараў самастойна ствараць дызайн сваіх плацежных картак зыходзячы з уласных эстэтычных пераваг у рэальнае часу.

Паводле слоў намесніка дырэктара БЕЛКАРТ Уладзіміра ГУСАРАВА, новы сервіс уяўляе сабой невялікае дзялогавае акецца, у якім з дапамогай розных інструментаў накітаваць пэндзля, алоўка, гумкі і г. д., магчыма маляваць. Створаны такім чынам карыстальнікам сервісу індывідуальны дызайн карткі можна захаваць на электронным носьбіце і аднесці ў Беларусбанк або непасрэдна ў межах праекта аформіць анлайн-заўяву на выпуск плацежнай карткі «уласнага выканання». Больш за тое, цяпер любіць больш-менш прасунуты карыстальнік сёцтвам можа распрацаваць для уласнай карткі спраўды ўнікальны дызайн, паколькі сервіс не абмяжоўваецца праданымі інструментамі для малявання. Гаворка ідзе пра тое, што дызайн карткі можа быць створаны на аснове фатаграфічнага здымка, загрузанага з уласнага ПК на сайт.

Намеснік дырэктара разліковага цэнтра плацежных карткаў Беларусбанка Сяргей ЯКУТОВІЧ упэўнены, што запущаны праект даць магчымасць жыхарам Беларусі правяць сябе на творчай ніве, ствараючы непатурыны дызайн уласных банкаўскіх карткаў. А ўвогуле ён разглядае ў кантэксце агульнай стратэгіі банка па павышэнні фінансавай асветы моладзі.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@vziasda.by



Менавіта на згаданым сервісе магчыма будзе заказаць дзіцячую картку са спецыяльным значком (далонькай), які паказвае на тое, што трымальніку карткі яшчэ няма 18 гадоў. Кошт такога плацежнага інструмента будзе ў межах прапанаванага праекта ў разы ніжэйшы за звычайны. Нагадаю, што цяпер афармленне пластыкавай карткі з уласным фатадзізайнам каштуе для кліентаў Беларусбанка каля 80 тысяч рублёў. Гэты праект распаўсюджваецца не толькі на дзяцей, ім паспяхова могуць карыстацца і дарослыя. «У цэлым kartochki.by — гэта яшчэ адзін інструмент фарміравання новай безнаўняўнай фінансавай культуры нашай краіны», — адзначаў Уладзімір Гусароў.

Афіцыйна сайт пачынае дзейнічаць з 1 чэрвеня. Менавіта з гэтай даты «БелКарт» і Беларусбанк аб'яўляюць конкурс «Сам сабе дызайнер», арганізаваны ў межах праасоўванага праекта. Удзельнічаць у ім, а таксама заказваць карткі ў індывідуальным фармаце змогуць жыхары практычна любога пункта Беларусі, дзе існуе аддзяленне Беларусбанка.

Будзь у курсе!

КАБ УЗБЯРЭЖЖЫ СТАЛІ БЛІЖЭЙШЫМІ

Аднаўляюцца запатрабаваныя цягнікі да мора

Беларуская чыгунка працягвае рэалізацыю праязных дакументаў на цягнікі, якія курсіруюць у летні перыяд да Чарнаморскага і Азоўскага ўзбярэжжяў, і аднаўляе запатрабаваныя маршруты з абласных цэнтраў, паведамлілі ў прэс-цэнтры магістралі.

З 2 чэрвеня павялічыцца перыяднасць курсавання цягніка міжнародных ліній Мінск — Адэса, які будзе адпраўляцца з беларускай сталіцы па цотных датах, з украінскага горада — па няцотных. З 3 чэрвеня па 17 верасня штодня будзе курсіраваць цягнік міжнародных ліній Мінск — Новааляксееўка. А з 15 чэрвеня па 15 верасня прызначаны цягнік міжнародных ліній Баранавічы — Мінск — Херсон. Таксама з Мінска працягнуць курсіраваць круглагодзічныя цягнікі да Адлера, Анапы і Мінеральных Вод. Аднаўляюцца і курсаванне бесперасадачных маршрутаў у зносінах: Гродна — Адлер з 2 чэрвеня па 14 верасня, Гродна — Адэса з 4 чэрвеня па 16 верасня, Магілёў — Адлер з 15 чэрвеня па 29 верасня, Магілёў — Анапа з 14 чэрвеня

Дарэчы

Курорты Крыма заўсёды папулярны ў Беларусі калялярасцо. Але наведванне паўвострава можа абярнуцца для турыстаў неспадзяванымі праблемамі. Па каментарый «Вязьды» зварнулася да прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў Беларусі Дзімітрыя МІРОНЧЫКА:

— Мы ўжо неаднойчы інфармавалі нашых грамадзян аб умовах, устаноўленых заканадаўствам



па 30 верасня, Магілёў — Адэса з 14 чэрвеня па 12 верасня, Магілёў — Мінеральныя Воды з 16 чэрвеня па 28 верасня, Віцебск — Адлер з 15 чэрвеня па 29 верасня, Віцебск — Анапа з 14 чэрвеня па 30 верасня. Набываючы праязныя дакументы на цягнікі, пасажыры могуць скарыстацца зніжкамі ў залежнасці ад тэрмінаў афармлення, размяшчэння месцаў у плацкартных вагонах, а таксама ад адлегласці праезду ў складзе арганізаванай групы. Так, пры праездзе арганізаваных груп колькасцю ад 10 чалавек прадугледжана зніжка ў 10 працэнтаў, 25 і больш дарослых могуць рэалізаваць на зніжку 15 працэнтаў пры адлегласці бесперасадачнага праезду да 2 тысяч кіламетраў. Калі ж адлегласць складае больш за 2 тысячы кіламетраў, зніжкі падвойваюцца. Набыць праязныя дакументы на цягнікі да ўзбярэжжа Чорнага і Азоўскага мораў пасажыры могуць праз інтэрнэт. На сайце Беларускай чыгункі можна скарыстацца праграмай ляльнасці «Экспрэс»: пры аплце квіткоў карткай ААТ «АСБ Беларусбанк» яе трымальніку залічаць бонусы. Іх памер залежыць ад тыпу карткі і можа складаць ад 3 да 5 працэнтаў. Налічэнне бонуса вядзецца па заказах ад 500 тысяч рублёў.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@vziasda.by

да адміністрацыйнага адказнасці ў адпаведнасці з тамтэйшым заканадаўствам. Дарэчы, падобную практыку ўжо паспелі «выпрабаваць на сабе» вядомыя беларусы. Так, у пачатку гэтага года праз забарону на ўезд ва Украіну быў адменены канцэртны тур рэп-выканаўцы Макса Каржа. Прычынай паслужылі канцэртны, якія артыст даў у Сімферопалі і Севастопалі.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ. lyskavets@vziasda.by

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

МЕДАЛІСТЫ... НА ВАГУ ЗОЛАТА

Апошнія пяць гадоў колькасць школьных медалістаў вагалася ў краіне ад 3,5 да 4,5 працэнта ад агульнай колькасці выпускнікоў 11-х класаў. У той час як дзесяць гадоў таму колькасць упадальнікаў вышэйшай школьнай узнагароды даходзіла да 20 працэнтаў.

— На момант прыняцця ў 2006 годзе новага палажэння аб залатым і сярэбраным медалі колькасць медалістаў у нас проста зашкальвала, — паведамліла начальнік ўпраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святлана УКЛЕЙКА. — Але падчас наступлення ў ВНУ, а гэта было яшчэ да ўвядзення ЦТ, вельмі вялікая частка медалістаў не пацярджала свае бліскучыя медальныя атэстаты. Сёння пад увагу бярэцца паспяховасць вучня за чатыры апошнія гады навучання (з васьмага па адзінаццаты клас). Для іх абавязкова наяўнасць пасведчання аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай. Але, напрыклад, па такіх прадметах як «Дарпыўная і медыцынская падрыхтоўка» і «Фізічная культура» дапускаюцца гадавыя адзнакі ў 6, 7 і 8 балаў.

«Мы прытрымліваемся думкі, што выпадковых адзнак не бывае. І калі вучань яшчэ з пачатковай школы не прыкмысціўся працаваць, то наўрад ці ў старшых класах ён раптам можа стаць выдатнікам», — падкрэсліла Святлана Уклейка.

Яна таксама паведамліла, што ў крэйтэрыях адзнак дзейнасці ўстаноў агульнай і сярэдняй адукацыі адсутнічае паказчык наступлення ў ВНУ іх выпускнікоў. Затое пад увагу бярэцца працэнт выпускнікоў, якія пасля заканчэння школы нідзее не вучацца і не працуюць.

Надзея НІКАЛАЕВА. nikalaeva@vziasda.by

НА АЎТОБУСЕ Ў КАЛІНІНГРАД

Рух аўтобусаў адкрываецца па міжнародным маршруце Мінск — Калінінград.

Як паведамлілі ў дзяржаўным прадпрыемстве «Мінсктранс», адбудзецца гэта з 1 ліпеня. Маршрут будзе праходзіць праз Ашмяны, Вільнюс, Вевіс, Каўнас, Марыямпал, Гусей і Чарнахоўск. Адпраўленне з Мінска ад аўтавакзала «Цэнтральны» запланавана ў 20.30 па пятніцах, а з Калінінграда — у 20.00 па нядзелю.

ЗНІЖКІ — ЦЯГАМ УСЯГО ЧЭРВЕНЯ

Сталічныя ўнівермагі і гандлёвыя цэнтры ў чэрвені правядуць чарговую традыцыйныя дні зніжак, паведамлілі ў галоўным ўпраўленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама.

Так, ГУМ і ЦУМ запрашаюць пакупнікоў скарыстацца імі 9 і 23 чэрвеня. Першае гандлёвае прадпрыемства абядае зніжкі на нехарчовыя тавары на 20 працэнтаў, другое — на 17 працэнтаў. ГД «На Нямізе» запрашае сёканомію 20 працэнтаў на пакупках 8, 15, 22 і 29 чэрвеня, ўнівермаг «Беларусь» — 14, 21 і 28 чэрвеня. Тавары ў «Кірмашы» будуць таннейшымі на 15 працэнтаў 8, 15 і 29 чэрвеня. ГЦ «Сталіца» абядае зніжкі да 50 працэнтаў на нехарчовыя тавары 11 і 12 чэрвеня. ЗАТ «1000 дробязяў» парадуе пакупнікоў 9, 23 і 30 чэрвеня, калі патрэбнае можна будзе набыць са зніжкай 15 працэнтаў. На такую ж суму менш абяздэцца шопінг наведнікам ТАА «Старт-Х» 7, 15 і 23 чэрвеня.

НЕ ДАЦЯРПЕЎ ПАРУ ДЗЁН...

Кошт «ахвоты» — больш за 20 млн рублёў

На беразе Прыпяці каля вёскі Плошчава Пінскага раёна дзяржінспектары аховы жывёльнага і расліннага свету затрымалі рыбака, які пры дапамозе вуды вылавіў чатырох самоў і трох судакоў.

На той момант у Брэсцкай вобласці ўжо дзейнічала не-раставая забарона на вылаў сома, а здабыча судака забаранялася па ўсёй краіне з 1 красавіка па 30 мая. Мужчына не дацярпеў да адмены забароны на полюю апошняга літаральна пару дзён. За здабытую ў забаронены час рыбу пінчаніну да-вядзецца выплаціць 21,4 мільёна рублёў і панесці крмінальна-на адказнасць. Затрыманы і яго таварыш, які знаходзіўся на беразе з сеткавым пад'ёмнікам, — ён будзе прыцягнуты па адміністрацыйным артыкуле.

МУЖЧЫНА АТРЫМАЎ СУР'ЁЗНЫЯ АПЭКІ

Папярэдне мяркуецца, што прычынай здарэння стаў падпад.

Удзень салігорскага рата

1 чэрвеня
2016 г.
№ 10 (373)

У СВАЁЙ АКРУЗЕ

ЛЮДЗІ ПАСЛЯ ДЗЯКАВАЛІ...

Дэпутат — аб праблемах і дасягненнях акругі ў чарнобыльскай зоне

Раёны, што уваходзяць у акругу

дэпутата Палаты прадстаўнікоў Пятра ШОСТАКА, члена Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, прыродаахоўвання і чарнобыльскай катастрофы, у свой час вельмі пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Аднак, і праблемы, якія ўзнікаюць выбаршчыкі, мясцовыя ўлады, так ці інакш з гэтым звязаны. На думку парламентарыя, сёння вельмі важна не проста добраўпарадкаваць населеныя пункты, але і зрабіць іх прывабнымі для жыхароў — каб людзі засталіся на малой радзіме.



ПАДСТАВА ДЛЯ ГОНАРУ

ЯК МАЛАДАЯ!

У райцэнтры Лёзна адсвяткавалі 150-гадовы юбілей СШ №1. Слаўная гісторыя сямнаццацігадовай школы ў глыбінцы пачыналася ажно ў XIX стагоддзі. Тады ў мястэчку Лёзна пры станцыі Шыбекіна адкрылі царкоўна-прыходскую школу.

Яна знаходзілася ў спецыяльна пабудаваным аднапавярховым драўляным будынку. У школе было 40 вучняў і ўсяго два настаўнікі. Вучылі дзятву рускаму і беларускаму чытанню і мовам, арыфметыцы, прыродазнаўству. Сярод прадметаў былі і географія, спеваў, малюванне, фізкультура, чыстапісанне. Асноўны — Закон Божы — выкладаў настаўнік Свята-Вазнясенскай царквы.

Падчас святкавання юбілею.



Праз 20 гадоў школа стала народным вучылішчам з сотнямі навучнікаў. У 1908 годзе навуцкая ўстанова пераехала ў мураваны двухпавярховы будынак. Пасля шасці класаў можна было паступаць у настаўніцкую семінарыю... Пасля рэвалюцыі станцыю Шыбекіна перайменавалі ў Лёзна, а народнае вучылішча пераўтварылі ў школу 1 і 2 ступеняў. У ёй тады вычыла каля 300 чалавек...

На свяце сярод шматлікіх ганаровых гасцей былі і вучыльнікі. Яны дзякавалі на-

стаўнікам за атрыманне веды, дарылі кветкі, а таксама падарункі — для ўсёй школы. Адзін з сюрпрызаў ад райвыканкома — камплект музычнага абсталявання коштам 20 мільянаў рублёў.

— Самае галоўнае і святое ў жыцці кожнага чалавека — маці, сям'я, Радзіма. Будзе так — будзе моцная школа, краіна ў цэлым. І наша жывіць будзе якасным, — падкрэсліла Тамара ДРЫЛЕНАК, старшыня Лёзенскага раённага Савета дэпутатаў.

Кіраўніцтва вобласці аказвае школе значную фінансавую падтрымку, у прыватнасці, у развіццё будзе ўкладзены адзін мільярд рублёў.

— Мабыць, няшмат знойдзецца ў Прыдзвінскім краі навучальных устаноў, якія маюць такую слаўную гісторыю. Да гэтага свята школа прыйшла з вялікім багажом мінулага, але шмат чаго зроблена і ў сучаснасці, — павіншаваў з юбілеем старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ЦЯРЭНЦЕЎ.

Ён перадаў дырэктару Лёзенскай СШ №1 сертыфікат на 75 мільянаў рублёў — на набывцы спартыўнага інвентару.

Юбіляр — яркавы доказ таго, што і ў беларускай глыбінцы школьнае навучанне на высокім узроўні. У такой школе, казалі многія, прыемна вучыцца і выкладаць. А вядомыя выпускнікі, паважаныя людзі — пацярджаныя якасці ведаў, якія даюць дзецям беларускае настаўнікі.

Аляксандр ПУКШАНСКІ, пукshanski@zviazda.by, Лёзенскі раён — Віцебск.



ДЗЕВЯТНАЦАЦЬ ГАДОЎ ЗАПАР АДНАВЯЮЦЬ АКАЗАЮЦЬ ДАВЕРІ І ВЫБІРАЮЦЬ СВАІМ ЛІДАРАМ МЕНАВІТА ЯГО, БОЛГА ВЯСКОВАГА НАСТАЎНІКА. ХАТЫНІЧЫ, ЯКІЯ У СВАІМ ВЯДОМЫМ ТВОРЫ ЯКУБ КОЛАС НАЗЫВАЮ ХАТЫНІЧАМІ, ВЕСКА ВЯЛІКА, ТУТ ЗАВЯДЕН ЦАНЛІ ПРАЦЫТІХ І ШЧЫРЫХ ЛЮДЗЕЙ.

Андрэй Ярашэвіч адсюль родам, тут працаваў усё жыццё, сваіх дзяцей гадаваў, чужых навучаў. А нарадзіўся цяперашні староста ў вельмі цяжкіх пасляваенных часах. У школу пайшоў у пяці гадоў (бацька папрасіў настаўніцу, каб узнялі, бо дзіця не было куды дзець) і ў пяцінаццаці скончыў, праз два гады — педагогічнае вучылішча, і за паўгода да ўласнага паўналецця выйшаў на працу ў якасці настаўніка. Інстытут заканчваў ужо потым — завочна.

Яшчэ праз час ён стане настаўнікам вышэйшай катэгорыі, выдатнікам народнай асветы... А працаваўшы год-другі ў сваёй вёсцы, юны настаўнік задумаў будаваць новы дом. Гэта была цэлая гісторыя з будоўляй. Жылі ў лесе, а лесу не было купіць, такія парадкі тады панавалі. Таму збіраць драўніну, іншы будаўнічы матэрыял даваўся надзвычай доўга. Але дом ён усё ж узвёў. І ўжо ў гатовую хату прывёў ма-

ладу гаспадыню Надзею, з якой пражылі ў міры і згодзе многія дзесяці гадоў. Траіх дзяцей выгадавалі, усім далі адукацыю. А яшчэ Андрэй Андрэвіч з Надзеяй Васілеўнай — актыўны ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці. Надзея Васілеўна на ўсю акругу славіцца сваімі прыгожымі вышыўкамі. У яе і дома ўсё дагледжана, упрыгожана. Вось так-ка чалавека і маглі выбраць старастам у Хатынчы, бо ён уяўляе сабой узор гаспадары.

Цікава, што ў сваім родзе Андрэй Ярашэвіч не першы староста. Валасным старастам быў некалі дзед — Васіль Ярашэвіч. Засталіся звесткі аб тым, як да яго заходзіў малады настаўнік з Люсіна Карстанцін Міцкевіч, каб вырашыць пытанне з грашмыма на падручнікі для школьнікаў. І, паводле



Усходы павінен быць парадак.



Яго дзверы заўсёды адчынены для людзей.

адзёнак у журнале, грошы былі выдзелены.

А ўжо цяперашні староста паспрыяў, каб падчас уладкавання аграгарадка не забыліся пра бібліятэку. Былы будынак райспажыўтаварыства адрамантавалі, перанеслі туды бібліятэку са старога прыстасаванага

памяшкання. І цяпер вясковая чытальня з'яўляецца сапраўдным асяродкам культуры. Пра многіх сваіх землякоў можа раскажаць староста з Хатынчы. Але асабліва цёпла згадвае аднаго з іх — Аляксандра Кана-новіча. Цікавы гэта быў чалавек. Нешта збіраў, чытаў, занатоўваў. Многія лічылі яго дзіваком, іншыя проста пабойваліся. Але ж ён здзівіў усіх, калі выйшла ў свет кніга «Пам'яць» Ганцавіцкага раёна. Аляксандр Аляксандравіч купіў адрозу 100 асобнікаў нятаннай кнігі і прынес старосту, каб той уручыць найбольш заслужаным і аўтарытэтным людзям. Вось такую памяць пакінуў аб сабе чалавек.

Святлана ЯСКЕВІЧ, yackevich@zviazda.by, Ганцавіцкі раён.

КЛОПАТ

Новы дом

Сёння ў Лагойску быў адкрыты яшчэ адзін дзіцячы дом сямейнага тыпу. Ён стаў 45-м у сталічным рэгіёне.

Гэты дом пабудаваны ў межах дабрачыннага сацыяльнага праекта «Беларусбанк. Бацькоўскі дом» і бясплатна перададзены на баланс камунальнай уласнасці Лагойскага раёна. Гаспадарамі новага двухпавярховага дома агульнай плошчай каля 200 квадратных метраў на гэты раз стала шматдзятная сям'я Літвяковых. Вячаслаў і Марына Літвяковы выхоўваюць чацвярых родных, дваіх усыновленых і траіх прыёмных дзяцей.

Спецыялісты гарадскога аддзела адукацыі адзначаюць, што бацькі гэтай сям'і актыўна супрацоўнічаюць са школай і іншымі ўстановамі, якія наведваюць іх дзеці. Шматдзятная тата з мамай заўсёды прыходзіць на бацькоўскія сходы, цікавіцца вучобай, даюць дзецям магчымасць выказаць свае думкі і лічачца з імі.

На святочным мерапрыемстве адкрыцця дома прысутнічалі старшыня Мінскага аблвыканкома Сямён Шапіра, старшыня праўлення Беларускага Сяргей Пісарык, а таксама кіраўнікі мясцовай улады.

Паводле інфармацыі ўпраўлення адукацыі Мін-аблвыканкома, цяпер у Лагойскім раёне пражываюць 33 прыёмныя сям'і, у якіх выхоўваюцца 50 дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.

Сяргей КУРКАЧ, kurkach@zviazda.by

МЫ — САМІ

АДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАК

Хто ў Магілёве не дае спакойна жыць уладным асобам?

Нэлі ЗІГУЛЯ

У Віталю Гардзева і Аляксандра Пікулі шмат агульнага. Яны неабябываюць людзі, любяць парадак і дапамагаюць іншым. Жывуць у розных канцах Магілёва, а пазнаёмліся толькі дзюкуючы грамадскім пасадам. І той, і другі — старшыні вулічнагаў. Адказныя за парадак на адной вуліцы, а цэлай мікрэзоне, дзе жыве некалькі тысяч чалавек. Абодва карыстаюцца вялікім аўтарытэтам, працуюць не за грошы і не дзеля кар'еры. Абодва не даюць спакойна жыць адказным асобам, абодвух паважваюць за прынцыповасць.

Начальнік Чапаеўкі

Віталь Гардзеў на пасадзе старшыні вулічнага ўсяго другі год, але шмат чаго карыснага паспеў зрабіць для тутэйшага насельніцтва. Дзюкуючы яго актыўнай пазіцыі на вуліцы



Пасля таго, як пракралі каналізацыю, дарога стала сапраўдным пакараннем.




Віталь Гардзеў: «Мы дамагліся таго, каб нам зрабілі тратуар».

Валгаградскай з'явіўся тратуар, палепшыўся стан дарогі, паменела стыхійных звалак, часцей стаў курсіраваць грамадскі транспарт. Бо мікрэзона, якую «куруе» Віталь Фёдаравіч, перыферыяная, і калі не нагадаць пра сябе мясцовым уладам, невядома, калі ў іх руці дойдзе да гэтых усюкрайкаў.

Усяго некалькі прыпынкаў ад чыгуначнага вакзала — і вось яна, Чапаеўка. Месяца, якое ў Магілёве асацыюецца... з паселішчам цяганю. Чым далей ад цэнтральнай вуліцы Першамайскай, тым менш лоску. Найбольш вока рэжучы дарогі. Улады пра гэта ведаюць, але спасылаюцца на недахоп грошай. Віталь Гардзеў не з тых, хто здаецца. Ён не ўпускае ніводнай маг-

чымаці, каб нагадаць пра балючае месца. «Дарожна-маставое прадпрыемства — арганізацыя, якую не прабіць, — абурэецца актывіст. — Разоў востым тэлефанаваў летась наконт участка дарогі на завулку Нафтаваму — нуль увагі». Затое старшыня Магілёўскага гарсавета Сяргей Івановіч дапамог. Паабяцаў добраўпарадкаваць адрэзак завулка і слова стрымаў. Але ў мікрэзоне 12 вуліц. І патрэбны мільярды, каб давесці іх да розуму. Жыхары на гэта і не прэтэндуць. Дастаткова, каб ямы «залаталі». Бо насельніцтва «маскіруе» іх чым прыйдзецца. І часцей за ўсё смеццем. Якая ж тут можа быць прыгажосць?

А летась адбылася гісторыя з дакладнасцю да наадварот. Жыхарам за іх жа грошы сапсавалі дарогу на вуліцы Краснадарскай. Раней тут была добрая грунтавая дарога, але пасля таго, як адна фірма правяла каналізацыю, яна пераўтварылася ў гліняную. Будаўнікі замест таго, каб гліну, якую яны паднялі на паверхню, вывезлі, прывезлі рачнога пяску і гэтую сумесь разраўнавалі. Цяпер дастаткова невялікага дажджу, каб вуліца ператварылася ў грязь — балота, па якім без гумавых ботаў не праісці. Як выправіць памылку, невядома. Але



Драўляныя слупы ледзь трымаюцца.

тое, што з вуліцай трэба нешта рабіць, зразумела з першага погляду.

Спыхнелі, але ўсё яшчэ працуюць...

Хапае і іншых праблем. — Па-першае, у нашай мікрэзоне няма аптэкі, — загінае палец Віталь Гардзеў. — Найбліжэйшая — у раёне чыгуначнага вакзала, да якога некалькі прыпынкаў. Тым, каму за 80, складана ездзіць. У «Фармацыі», куды звярнуліся жыхары, нам не адмовілі, але адказалі нека янаўзна. Маўляў, калі будзе развівацца інфраструктура, зробім аптэку.

Па-другое — прыпынак грамадскага транспарту «Ліцэй №9». Наогул цікавы выпадак. «Кішня» для транспарту знаходзіцца ў 30 метрах ад бетоннага навеса, пад якім пасажыры чакаюць тралейбусы і аўтобусы. Маладзейшым, можа, і проста дабегчы да транспартнага сродку, пакуль зачыняцца дзверы, а вось старым не вельмі зручна. Нязручна і тое, што, акрамя тралейбуса №5, у наш бок больш нічога не ездзіць. Калі электрычнасі няма, хоць пешшу ідзі. А свет не блізі. Транспартнікі кажуць: нерэнтабельна ў ваш бок пускаць аўтобус. Але чаму хляпа б у час пік не зрабіць некалькі рейсаў? Каб людзям было зручна на работу і з работы дабірацца. У гэты бок нават маршруткі не ездзяць.

Стараста загінае чарговы палец і згадвае пра возера па вуліцы Валгаградскай, якое сваім выглядам псуе навакольны пейзаж. Гэта неадагледжаны пажарны вадаём. Паціху ён ператвараецца ў балота. Побач нехта згрузаў жалезабетонныя пліты, яны ўжо травой параслі. Дзеці любяць тут гуляць. Не дай Бог, «канструкцыі» абрынуцца, бяды не пабыць.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Праблема

«маленькіх рэактараў»

На маё пытанне, з якімі ўсё ж такі праблемамі звяртаюцца людзі падчас прыёмаў, Пётр Мікалаевіч адказавае, што гэта залежыць як ад пары года, так і ад тых працэсаў, якія адбываюцца ў нашай краіне. У прыватнасці, калі ішла прыватызацыя, то шмат людзей звярталіся з адпаведнымі пытаннямі. Але асноўнае, з чым да яго прыходзіць, — пытанні жыллёва-камунальнай гаспадаркі і ўсяго, што з ёю звязана. Гэта, па словах дэпутата, тэма больш чым 50% зваротаў.

Жыллё, дарогі, асвятленне, — пералічвае парламентарый, — з адпаведнымі зваротамі прыходзіць які хыжары сельскай мясцовасці, так і горада. Добра, што за апошнія гады і Чачэрска, і Буда-Кашалёва былі добраўпарадкаваны. Сёння з гэтым трохі менш пытанняў.

Другая па колькасці зваротаў праблема ў акрузе майго суразмоўцы — газіфікацыя.

— Людзі кажуць, што яны і так найбольш пацярпелі ад Чарнобыльскай катастрофы, але ж і зараз, праз шмат гадоў, вымушаны спальваць радыеактыўныя дрэвы і ствараць такім чынам «маленькія рэактары». Таму, натуральна, яны жадаюць у якасці хутчэй падключыць у сябе ў дамах прыродны газ — для цепла-, водазабеспячэння.

З гэтым пытаннем дэпутат звярнуўся да Прэзідэнта нашай краіны падчас Паслання. — Я не мог па-іншаму, — тлумачыць Пётр Мікалаевіч, — бо ўжо звяртаўся ў абласны выканаўчы камітэт, Беллаблгаз... Насельніцтва пункты, што ўваходзяць у маю акругу, былі ўключаны ў дзяржаўную праграму па газіфікацыі, якая мусіла зачыравацца яшчэ ў 2013 годзе. Зразумела, што фінансаванне ажыццяўлялася не ў поўнай меры, таму і не ўсе населеныя пункты былі газіфікаваныя. Выразаннем праблемы трэба займацца і надалей, старшыні райвыканкомаў падчас сустрэч заўсёды акцэнтуюць на гэтым увагу. Старшыня Веткаўскага райвыканкома уваголе кажа: калі мы не газіфікуем паўночную частку нашага раёна, то мы яе страцім. Сёння насельніцтва пункты без газу маюць меншую прывабнасць. Зразумела, што сталае насельніцтва нікуды не з'едзе, а вось моладзь не затрымаецца. А без моладзі складана ўявіць будучыню вёскі ці горада.

Кароткай дарогай

За чатыры гады дэпутацкай работы ад жыхароў такой вялікай акругі зваротаў да майго суразмоўцы, натуральна, было вельмі шмат.

— Было пытанне па дзяржаўнай пошліне на транспарт. На прыёме ў Веткаўскім раёне яго ўзняў пенсіянер. Ён сказаў, што ў яго дзве машыны, але ён карыстаецца імі рэдка — у асноўным, калі наступае дачны перыяд. Для яго дарога плаціць дзяржаўную пошліну на два аўтамабілі. Прасіль разгледзець магчымасць зніжэння пошліны на 50%. Гэта было ў 2014 годзе. Давалоса прапрацаваць па гэтым звароце і з Міністэрствам эканомікі, і з Міністэрствам фінансаў — у выніку пытанне ў 2015 годзе было вырашана. Але, на жаль, у 2016 годзе гэтая льгота была знята, усе зноў сталі плаціць пошліну па поўнай яе кошыце.

Па словах дэпутата, ад жыхароў Буда-Кашалёва было шмат зваротаў наконт прыпынкаў цягнікоў.

— Гэта, натуральна, звязана і з тым, што там ёсць аграрны каледж, туды едуць студэнты. Гэта пытанне вырашылася.

А ў Веткаўскім раёне калектыву цэнтральнай раённай бальніцы ўзняў такую праблему: ёсць дарога да бальніцы працягласцю каля 5 кіламетраў — асфальтаваная, цалкам добраўпарадкаваная. Але ёсць яшчэ адна дарога — у пяць разоў карацейшая, але трэба ісці праз лес, а гэты ўчастак не асфальтаваны, там няма асвятлення... Мы разам з дэпутатам раённага Савета, райвыканкамам змаглі вырашыць гэтую праблему, дарогу прывялі ў парадак — людзі пасля дзякавалі.

Надзея ЮШКЕВІЧ, yushkevich@zviazda.by

АДКАЗНЫЯ ЗА ПАРАДАК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Але больш за усё ўразлілі драўляныя слупы ліній электраперадач. Можна смела здаваць кіно ваенных гадоў без дэкарацыі. Гардзееў сьвярджае, што слупам амаль 70 гадоў. Кажы, што сёлета зімой жыхары вуліцы Адэскай і Валгаградскай неаднойчы заставаліся без святла. Аварыйныя брыгады самі былі ў шоку: на гэтыя апоры страшна глядзець, не тое, што на іх ўзбірацца. «Звярталіся ў арганізацыю, якая іх абслугоўвае, а нам пішучь — апоры ў нармальным стане», — абурэацца Віталій Фёдаравіч.

У іншага пасля такіх адказаў рукі б апусціліся. Толькі не ў яго.

Найлепшыя памочніцы яму — Ірына Панцакова і Наталля Суслана. Ад пільнага вока грамадскіх кантралёраў нішто не схавалася.

«Губернатар» Падгорнай

Аляксандр Пікуля — наогул легендарная асоба. 16 жніўня будзе 11 гадоў, як ён узначальвае вулічнае, а наогул грамадскай працы займаецца 12 гадоў. Сваёй прынцыповасцю, як той казаў, «дастаў» усіх чыноўнікаў. Нават журналісты могуць пазайздросціць яго базе даных. У натаўніку — нумары мабільных тэлефонаў першых асоб мясцовай улады. І яны ахвотна вядуць з ім размову.



Аляксандр Пікуля ў справе заўсёды першы.

Дарэчы, першым сваім памочнікам Аляксандр Васільевіч лічыць «Звязду».

— У ліпені, 13 гадоў таму, быў сур'ёзны сход, на які мы запрасілі ўсіх кіраўнікоў, — прыгадае ён той знакавы дзень. — Падставай стала тое, што адмянілі аўтобус №15 і ён сем гадоў не хадзіў, што дарогі былі дрэнныя... Кіраўнікі нас праігнаравалі, а вось карэспандэнт «Звязды» — не. Калі закончыўся сход, а прыйшло на яго чалавек 500, сабралі подпісы і адправілі ў газету. Праз некалькі дзён атрымалі адказ, што скарга ўзятая на кантроль і лісьмо накіравана ў гарвыканкам для прыняцця мер. Прыехаў мэр горада, сустрэўся з нашымі ветэранамі вайны і паабяцаў, што будзе пакладзены асфальт. З таго часу «Звязда» — наш сябар назаўжды.

У мікрэзоне Падгорная-Падніколле 7 вуліц і 28 завулкаў, дзе жыве прыкладна 2700 чалавек. І трэба сачыць, каб усюды быў парадак.

— Атрымалася так, што я стаяў ля вытокаў стварэння вулічнага камітэта, — расказвае Аляксандр Пікуля. — У нас была моцная каманда з 10 актывістаў. Вызначыліся з праблемай і пайшлі «ваваць». Праводзілі суботнікі, ліквідавалі ўсе звалкі. Спецдаўтапрадпрыемства на працягу паўгода выдзяляла нам транспарт — па 16-17 машын у месяц смецца вывозілі. Нават камунальнікі былі ўражаны.

Як толькі скончылі са смечцём, пачалі займацца бяспекай людзей. Бо, як толькі нам паклалі асфальт, свае ж пачалі насіцца на машынах з шалёнай хуткасцю. Паклалі

7 льяжачых паліцэйскіх, каб неяк стрымаць ліхацоў. Потым узяліся за асвятленне. Ліхтары тады святлілі толькі на цэнтральных вуліцах. Наша Падгорная звязана з «ввялікай зямлёй» сямя лесвіцамі. Нават там не было асвятлення. Але ж мы дабіліся свайго. Потым сталі патрабаваць, каб нам новыя электралініі зрабілі.. Хадзілі на прыёмы па 20-30 чалавек. І — «прабілі». Паставілі нам 2 новыя электрападастанцыі. Людзі мяне пачалі жартам губернатарам называць. Маўляў, усяго, што трэба для народа, дабіваецца.

Скарочаны маршрут — нерэнтабельны

Зусім нядаўна ўзнікла новая праблема. З 1 красавіка маршрут № 39 скарацілі да прыпынку «Чыгуначны вакзал». Праз 40 дзён пасля таго, як гэта адбылося, маршрут аднавілі. Але чаго гэта каштавала!

— Напярэдадні перамен, 30 і 31 сакавіка, я ездзіў на аўтобусе, лічыў, колькі пасажыраў у салоне, — расказвае актывіст. — 1 красавіка таксама з 6.00 да 13.30 не выходзіў з аўтобуса. Пераўзнаў, колькі чалавек ездзіць па скарочаным маршруце, і прыйшоў да высновы, што ад такой «эканоміі» адны страты. З вакзала аўтобус ехаў пусты, бо там іншага транспарту шмат. А ля прыпынку «30 гадоў Перамогі» знаходзіцца прадпрыемства «Магатакс», туды шмат людзей ездзіла. Усе яны актыўна карысталіся гэтым аўтобусам. Мы сталі патрабаваць усё вярнуць. Улады паглядзелі, што мы не перабульваем, і пайшлі насустрач. З 11 мая аўтобус зноў курсіруе па ранейшым маршруце.

Аляксандр Пікуля сьвярджае, што, калі б не жыхары, якія яму цалкам давяраюць і ва ўсім дапамагаюць, ужо б даўно падаў у адстаўку. Летас хацеў адмовіцца ад абавязкаў — не далі. Трошчай старшым вулічнаму не плаціць, затое ўзнагародж шмат — 16 ганаровых граматаў у актыве. А назву вулічнага камітэта, якім кіруе Пікуля, з дошкі гонару 5 гадоў не здымалі.

Нават следчым спатрэбілася

У такой справе, як старшыня вулічнага, без спецыяльных кніг уліку не абійсціся. Віталій Гардзееў піша яшчэ першую па ліку, а ў Аляксандра Пікулі іх цэлы стос. Там пазначаны даты зваротаў, адказы на скаргі, водгукі і нават фотаздымкі з афіцыйнымі дакументамі.

Аднойчы Следчы камітэт па Магілёўскай вобласці звярнуўся па дапамогу, каб прасачыць падзеі адной гучнай справы. Калі ў горадзе ўмацоўвалі берагі Дзёбры, узніклі сур'ёзныя пытанні па гэтым праекце. Кнігі Пікулі сталі добрым матэрыялам для следства, паколькі там былі пэўна пазначаны даты зваротаў, адказы на скаргі, водгукі і нават фотаздымкі з афіцыйнымі дакументамі.

Аднойчы Следчы камітэт па Магілёўскай вобласці звярнуўся па дапамогу, каб прасачыць падзеі адной гучнай справы. Калі ў горадзе ўмацоўвалі берагі Дзёбры, узніклі сур'ёзныя пытанні па гэтым праекце. Кнігі Пікулі сталі добрым матэрыялам для следства, паколькі там былі пэўна пазначаны даты зваротаў, адказы на скаргі, водгукі і нават фотаздымкі з афіцыйнымі дакументамі.

— Не ўсім падабаецца мая дзейнасць, — не ўтойвае Аляксандр Васільевіч. — Нават сярод мясцовых жыхароў ёсць такія, хто глядзіць коса. Людзі неяк паскардзіліся, што сусед імжым, мякка кажучы, зарос. Я яму адзін раз нагадаў парадак навесці, другі, а потым пайшоў да мясцовых улад і папрасіў дапамогі. Прыехала санстанцыя і прыняла меры. Затое іншым была навука.

А яшчэ ён прыдумав такую «фішку»: кожны Новы год і 8 сакавіка віншаваць са святкам жыхароў. Акрамя таго, што віншаванні вывешваюцца на прыпынках і ў крамах, іх яшчэ з поштай разносяць па дамах. Ён жа першым раздрукаваў для насельніцтва графік руху мясцовага аўтобуса — накладам 800 штук. А колькі было прыкладаў, калі Пікуля для іншых рабіў тое, што некаторыя для сваякоў не зробіць. Аднойчы бора дахі пазывала з дамоў, дык ён разам з пацярпельнымі хадзіў па кабінетах, вадзіў людзей, калі адказныя асобы не рэагавалі, выбіваў грошы на рамонт.

— Актыўным быць жыццё прымусіла, — сціпла кажа ён. Калі ведаеш, што маеш рацыю, ніхто не можа перашкодзіць дабіцца станоўчага выніку.

zilyulya@vziasda.by

ПАМЯЦЬ У СПАДЧЫНУ

Абавязкова трэба паспець...

Невялікі аграгарадок Копці, што недалёка ад Віцебска, ў апошнія 30 гадоў стаў вядомым на прасторах не толькі былога Саветаў Саюза, але і далёкага замежжа. Прыязджалі сюды госці з Кубы і ЗША, дэлегацыі з Францыі і Германіі, Бельгіі і Чэхіі. Экскурсіямі аўтамабілямі і ўласнымі аўтамабілямі людзі дабраюцца ў Копці, імкнучыся наведаць памятны воінскі мемарыял, узведзены рукамі нястомнага крэйзнаўца, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, падпалкоўніка ў адстаўцы Віктара Дзям'янавіча Цярэшчанкі і яго добраахвотных памочнікаў.

Былы франтавік сам праводзіць экскурсіі, сустракае родных і блізкіх увекавчаных тут саветскіх салдат і афіцэраў, якія загінулі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі акупантамі. Як заўважае ветэран, адрасы наведвальнікаў воінскага мемарыяла цяжка нават пералічыць: Варкута, Волагда, Горна-Алтайск, Іркуцк, Калінінград, Масква, Санкт-Пецярбург, Выбарг... Сібір, Урал, Казахстан, Татарстан, Дагестан, востраў Сахалін і інш. Вызваляючы ад фашыстаў Копці і наваколныя населеныя пункты, тут злажылі галовы воіны з усіх куткоў нашай буйной бязмежнай Радзімы.

Хто ж ён такі, Віктар Цярэшчанка? Звычайны беларускі хлопец з вёскі Альгова Віцебскага раёна, які пасля заканчэння сямігадовага ў 1940-м паступіў у фельчарска-акушарскую школу, але не скончыў яе, бо пачалася вайна. Каб не быць вывезеным у рабства ў Германію, Віктар і трое яго сяброў-аднавяскоўцаў збеглі ў Міхалёўскі лес, у партызанскі атрад, якім камандаваў заўважны старшыня сельсавета Шамшура. Зімой 1943 года пачалася карная аперацыя гітлераўцаў. На вачах хлопца спалілі ў зямлянні мясцовых жыхароў. Па імныні полі, па балочце ён перайшоў лінію фронту і пасля правёркі быў залічаны чырвонаармейцам.



На мемарыяле — ветэран (справа) з генералам арміі, прэзідэнтам Акадэміі вайenskых навук Расійскай Федэрацыі Махмудам Алімтавічам Гарзевым, які ў складзе 33-й арміі вызваляў Копці і недалёка адсюль быў паранены.

Ад украінскай Жмерынкі прайшоў з баямі Сандамірскі плацдарм, вызваляў Кракаў, Асвенцін, Дамброўскі вугальны басейн, фарсіраваў пад кулямі Нэйсе, Одрэ, Шпрэе, гнаў гітлераўцаў з Брэслаў, браў Берлін і Дрэздэн... Вайна для яго скончылася 12 мая 1945 года ў раёне чэшскіх Рудных гор. За ўдзел у барацьбе з фашыстамі атрымаў ордэн Айчыннай вайны, медалі галовы воіны з усіх куткоў нашай буйной бязмежнай Радзімы.

Менавіта Віктар Дзям'янавіч стаяў ля вытокаў стварэння таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры вобласці. Прымусяў былі франтавік панераваўца некалькіх чыноўнікаў, калі вельмі заўзята заняўся справай. У першую чаргу забараніў знішчаць бульдозерам рэшткі ўзрвананага Дабравешчанскага храма (помнік XII стагоддзя), заручыўшыся падтрымкай навукоўцаў з Інстытута археалогіі АН СССР. Руіны закансервавалі. (Цяпер храм на беразе Дзвіны адноўлены.) Вызначыў Цярэшчанка і межы ропніскага сядзібы ў Здраўнёве. Аказваецца, менавіта тут блізка да паверхні зямлі размяшчаюцца даламіта-

выя паклады, да іх лёгка дабрацца. «Не чапаць, нічога не раскопваць!» — заявіў катгарыччана. Так што дзякуючы Віктару Дзям'янавічу мы маем сёння і адноўлены Дабравешчанскі храм, і прыгожую мясцінку — музей-сядзібу сусветнага вядомага мастака.

Так склаўся жыццё, што пасаду старшын таварыства давялося пакінуць. Цярэшчанка пайшоў працаваць электрагазаваршчыкам у ПМК, потым яго накіравалі на будаўніцтва эксперыментальна-лакавальнага пасёлка Копці. Працаваў газаваршчыкам, слесарам. Атрымаў у Копцях кватэру і прапіску. І з 1974 года стаў сельскім жыхаром...

Былы франтавік, з'яўляючыся старшынёй савета ветэранаў, у сваю чаргу (сярэдзіна 1980-х) аб'яў усе пенсіянераў сельсавета, азнаёміў з іх жыццём-быццём, распяў пра праблемы, патрэбы... Віктар Дзям'янавіч зацікавіўся і падзеямі, якія адбываліся ў час Вялікай Айчыннай вайны ў наваколных вёсках. Вывучаў архівы. Разам з б'юльм легендарным партызанскім камбрыгам Днілам Райцавым пераканаў дырэктара саўгаса «Лучоса» Генадзія Корбана насыпаць на беразе возе-

ра Курган баявой славы, на якім устанавілі танк Т-76, падораны міністрам абароны Беларусі. Пазней дзякуючы пошукавікам побач з курганам у 13 брацкіх магілах былі перапахаваны астаткі амаль чатырох тысяч загінуўшых саветскіх воінаў!

На памятным воінскім мемарыяле імя Ленінскага камсамолу Беларусі ў аграгарадку Копці знаходзіцца звыш 80 помнікаў і памятных знакаў, якія на працягу 30 гадоў ствараў сваімі рукамі франтавік Цярэшчанка. Сярод іх — помнікі Героям Саветаў Саюза Пятру Антонавічу Галецкаму і Георгію Сцяпанавічу Грыгор'еву, якія на капцянскай зямлі паўтарылі подзвіг Аляксандра Матросова; памятны знак лётчыкам французскага авіяцыйнага знішчальнага палка «Нармандыя — Нёман», што вызвалілі Віцебшчыну ад фашыстаў у час аперацыі «Баграціён» у 1944 годзе. На мемарыяле ўстаноўлены памятныя знакі двум сынам І.В. Сталіна — Якаву Джугашвілі і Васілю Сталіну, якія ваявалі на гэтай тэрыторыі (Якаў — у 1941 годзе, Васіль — у 1944-м). Нікога не пакіне раўнадзўшчым нікому урачу Ганне Мікалаеўне Мамонавай, расстралянай акупантамі разам з трыма дзецьмі за тое, што тавала саветскага лётчыка.

Дарэчы, кошт узвядзення помнікаў за 1997—1999 гады склаў 224 896 000 рублёў. І гэта без дапамогі з дзяржаўнай казны. Падлік рабіўся з выпадку перадачы мемарыяла на баланс саўгаса «Лучоса». Пазней ніхто адзінкай работ не займаўся. А трэба было б.

...У сярэдзіне сакавіка Віктар Дзям'янавіч адсвяткаваў 90-годдзе. І найлепшым падарункам для сябе палічыў бы выраб 16 пліт з пералікам на іх 1175 прозвішч салдат і камандзіраў, якія загінулі пры вызваленні пасёлка Копці ў снежні 1943 года. 70 мільёнаў рублёў ён ужо сабраў, неабходны яшчэ 42 мільёны. Яму абавязкова трэба паспець увекавечыць памяць тых, хто аддаў жыццё за нас.

Таццяна КУЗЬМІЧ.

г. Віцебск.

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ

НЯПРОСТЫ «ЧАЛАВЕЧЫ ФАКТАР»,

або Некаторыя аспекты работы з насельніцтвам двух сельскіх Саветаў

Яны стаялі на ўліку сем'яў, дзе дзеці знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечных становішчах, многія гады. Волга адна гадавала траіх дзяцей. І не скажаць, каб злоўжывала спіртным, не скажаць, каб на працу не хадзіла... Але за дзецімі жанчына зусім не глядзела. У доме пасялілася вачы кавардак і антысанітары. Малы часта быў неадагледжаны, абый-як апрануты, у садок хадзіў не заўсёды...



Святлана Гангала.

Калі дзючынкі становіцца мамай

— За апошняю саломінку хопалася, каб не забіраць дзяцей, пакінуць іх у сям'і, — расказвае старшыня Батчынскага сельсавета Святлана ГАНГАЛА. — Разумелі, што накіравана дзючын у адпаведныя ўстановы стане крайняй мерай. Выходзіць, не маці змагалася за гэтую сям'ю, а мясцовая ўлада, грамадскасць. І сям'я існавала.

Ды год таму сярэдняя дачка Волгі, пятнаціцігадовая Наташа, нарадзіла сына. Яшчэ да яго нараджэння, калі дзючынкі чакала дзіця, сям'ю наведвалі спецыялісты аддзела адукацыі. Паўстаала пытанне аб тым, што немаўля пасля нараджэння паедзе ў дзіцячы дом. І Волга нібы схамянулася. Цяпер ужо яна прасіла дапамогі і пара-

ды. Тады старшыня сельсавета звярнулася да евангельскіх хрысціян-балтыстаў, якія жывуць у Батчы, з просьбай дапамагчы. Яны адклікнуліся, купілі фарбу, шпалеры — усё, што трэба для рамонтнага дома. А рамонт рабілі, здаецца, усёй грамадой. Прышлі дапамагачы нават аднакласнікі малалетняй будучай мамы. Словам, да часу нараджэння хлопчыка дом стала не пазнаць. Волга аформіла аплякунства і пайшла ў дэкрэтны водпуск.

40-гадовая жанчына пачала не толькі даглядаць унука, але зусім па-іншаму стала клапаціцца пра сваіх дзяцей. Цяпер малодшы сын, другакласнік, ходзіць у школу чысты і акуртаны, з падрыхтаванымі ўрокамі. Старэйшая дачка рэгулярна

наведвае заняткі ў будаўнічым ліцэі і рыхтуецца працаваць па набытай спецыяльнасці. А сярэдняя, маленькая мама, узялася за вучобу, наведвае ўрокі ў вачэрняй школе і мае намер пасля атрымання атэстата вучоўнага калектыву. Для састанняў пенсіянераў такія знакі ўвагі надзвычай важныя.

Падзяка ад бабы Веры

Работа з людзьмі — самы галоўны напрамак дзейнасці мясцовай улады, лічыць старшыня Святлана Гангала. Асабліва клопату не толькі патрабуюць, але і заслужваюць адзіночка састарэлыя людзі. Такія ў Батчынскім сельсавете шмат чалавек. Разам са Святланай Сямёнаўнай заяджаем да 86-гадовай Веры Мікітаўны Дзенісюк.

Баба Вера самастойна выйшла на ганак падыхаць паветрам, што былое пры яе самаадчуванні няхаста. Жанчына перасоўваецца па хаце з дапамогай табурэткі — бальчэ ногі. Гісторыя яе жыцця амаль тыповая для такіх людзей. Бабуля аформіла адпачывальна ад «той пракалятай вайны». У гэты час паміраў іх родных. Засталася зусім адна, можа, таму і асабістае жыццё не складалася.

Шмат гадоў адпрацавала на Кобрынскай птушкафабрыцы. Паводле яе слоў, некалі фабрыка падвяла газ да дома. Цяпер няма праблемы з ацяплен-

нем. І сёння прадпрыемства, якое не вылучаецца высокай рэнтабельнасцю, сваіх ветэранаў не забывае. На святы, перад юбілейнымі датамі да былых працаўнікоў абавязкова зазіраюць прадстаўнікі працоўнага калектыву. Для састанняў пенсіянераў такія знакі ўвагі надзвычай важныя.

Праз дзень да Веры Мікітаўны прыходзіць сацыяльны работнік, дапамагае па хатняй гаспадарцы. А яшчэ яна вельмі любіць, калі заяджае старшыня сельсавета Святлана Сямёнаўна старая жанчына называе дачушкы. Самымі добрымі словамі, якія ведае, ахарактарызаваў адзіночка жанчына кіраўнік мясцовай улады. Святлана Гангала ты часам пацкавалася, калі пачне сёння сацыяльны работнік клеіць шпалеры. У доме Веры Мікітаўны запланаваны рамонт. Летас у хаце аднаго з адзіночак за кошт сельвыканка мянялі дыммаход. Адным словам, такія людзі ў пастаянным полі зроку мясцовай улады.

У вёсцы —

чатыры жанчыны

З гэтага ж пачаў свой расповед пра работу з насельніцтвам і старшыня Гарадзецкага сельсавета Дзмітрый Міроненка. На тэрыторыі адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі зна-

ходзіцца 31 населены пункт. Некалькі вёсак маюць менш рэнтабельнасцю, сваіх ветэранаў не забывае. На святы, перад юбілейнымі датамі да былых працаўнікоў абавязкова зазіраюць прадстаўнікі працоўнага калектыву. Для састанняў пенсіянераў такія знакі ўвагі надзвычай важныя.

Калі я прыязджаю да іх, то бачу, што гэта становіцца падзеяй. Бабуля нават заяджае найлепшыя хусткі і збіраюцца ў адным двары. Пачынаю распяваць, ці была сёння аўтакрама, ці ўсё, што трэба, прывозіць з прадуцтва? Скардзіцца яны зусім не хочучы, для іх галоўнае — пагаварыць з чалавекам. Цяпер стала лепш, бо ў вёсцы пасялілася значна маладзейшая жанчына — Таццяна Мілун. Яна пасля выхдаду на пенсію вярнулася ў бацькоўскі дом. Цяпер Таццяна Сцяпанавуна там — нефармальны лідар. Яна адразу зарыентуецца, каму з бабак выклікаць хуткую дапамогу, пра каго нагадаць, патэлефанаваўшы ў сельскі Савет.

На думку Дзмітрыя Міроненкі, калі населеныя пункты так многа, асабліва роля адводзіцца старшаму. Яны становяцца сувязным звяном з мясцовай уладай. У аграгарадку Гарадзец старшам выбралі намесніка дырэктара «Гарадзец-Агра» Мікалая Вярэнка. Мікалай Уладзіміравіч працуе тут з 1979 года. Людзі яго добра ведаюць. І раней ад-



Дзмітрый Міроненка.

чувалі падтрымку ў справе вядзення асабістай гаспадаркі, а цяпер і сагатаў.

У гарадцы не прынята карыстацца паслугамі прыватных прадпрыемстваў падчас працы на палетках, пасады і апрацоўкі пасеваў бульбы. Гэта робіць гаспадарка па вельмі дэмакратычных цэнах. Тым, хто гадуе кароў, сена прывозіць гатовае на падворак, нават пагружць пакі пад паветку могуць «Амкадорам». Па лобным пытанні, звязаным з падсобнай гаспадаркай, людзі ідуць да старшыні.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

yackevich@vziasda.by Кобрынскі раён.

УЗРОВЕНЬ

Крупец аб'яднаўся і... папрыгажэў

Крупецкі сельсавет Добрушскага раёна на Гомельшчыне па леташніх выніках прызнаў найлепшым па добраўпарадкаванні. Алена Пянькова, яго кіраўнік, гаворыць, што адметнасць Крупца — яго ж складанасць. А справа ў тым, што аграгарадок стаіць на ярах. Прыводзіць у парадак іх крутыя берагі — справа не з лёгкіх.

— Раней у староў яны жыхары часам выкідалі бытавое смецце. Работнікі сельвыканкама стыхійна звалкі прыбіралі, а парушальнікаў, які крміналісты, час ад часу знаходзілі — па слядах, якія тыя пакідалі на месцы «злачынства»: зрэдку ў кучы хламу трапіцца квітанцыя ці нешта яшчэ адметнае. Між тым па кожнай вуліцы дзючын на месцы праяджае камунальны транспарт і збірае ахдохі, — адзначае Алена Анатолеўна.

— Сёння ж многія жыхары без напамінаў наводзіць прыгажосць ля свайго дома, фарбуюць агароджы, — кажа яна. — Напрыклад, вельмі прыгожы дом у Волгі Жгельскай. Але ёсць і тыя, каго даводзіцца прымушчаць. Самых злосных парушальнікаў наведвае ўчастковы інспектар. Трапіць сустрэчы гутаркай не абмяжоўваюцца. Пракатаўся за неахвотны санітарны стан накіроўваюцца на разгляд у адміністрацыйную камісію.

Яшчэ нядаўна побач знаходзіліся дзве вёскі: Стары Крупец і Новы Крупец. З канца 2014 года яны аб'яднаны ў адзіны аграгарадок Крупец і адзіны Крупецкі сельсавет, які налічвае каля 1100 жыхароў. Людзі не чакаюць аб'яў пра афіцыйнае суботнікі — дружна збіраюцца разам, каб пасля зімы ці восенню прывесці населены пункт у парадак. Калектывы школы, сельвыканкама, кіраўніцтва мясцовага сельгаспрадпрыемства, пункта аказання бытавых паслуг добра ведаюць замацаваны за кожным аб'ём работ.

Дарэчы, мясцовае сельгаспрадпрыемства, якое таксама мае назву «Крупец», дапамагае наводзіць парадак на смецніцах вуліцах аграгарадка. На тую ж справу ідуць і грошы ад падатку, вядомага як самаабкладанне. Летас людзі сабралі 16 мільёнаў, якія мэтава пайшлі на добраўпарадкаванне могілак і агароджы.

За апошні час атрымалася зрабіць гэты населены пункт узорным. І раней госці не маглі адвесці вачэй ад драўлянай Тройцкай царквы над возерам, а цяпер не сорамна паказаць малыя архітэктурныя формы ўздоўж ракі Крупкі, завесці ў кожную з плячкі крам, у майстэрню народных рамстваў, школу, бібліятэку...

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@vziasda.by

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЯ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыя выдавецкага ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. Адказна за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: ГЕРАСИМОВІЧ С.М., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакірав

Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДОВОЩНОЙ ЗАВОД»:

№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%
1	Автомобиль ГАЗ-3110	1 724 400
2	Автомобиль ГАЗ-31074	1 224 000
3	Автомобиль ГАЗ-33023	2 408 400

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №1, проводятся повторно по пятый раз. Публикации об аукционе ранее публиковались 12.05.2016 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 70%.

№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%
1	Грузовая полуприцеп-цистерна ПП 9370, 1984 года	25 000 000

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №2, проводятся повторно третий раз. Публикации об аукционе ранее публиковались 12.05.2016 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50%.

№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%
1	Прицеп-цистерна лифтовая 0.3 Т	16 000
2	Прицеп-цистерна лифтовая 2.4 Т	11 709 800

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №3, проводятся повторно второй раз. Публикации об аукционе ранее публиковались 12.05.2016 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10%.

Торги в отношении имущества, указанного в таблицах 1, 2, 3, в виде аукциона состоят **14 июня 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10** (по месту нахождения организатора торгов). Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его нахождения.

№ п/п Лота	Наименование и краткая характеристика предмета торгов	Начальная стоимость с учетом НДС 20%
1	Горизонтальная стальная емкость – 12 м³	16 000
2	Горизонтальная стальная емкость – 5 м³	1 904 760
3	Резервуар горизонтальный – 10 м³	5 568 000

Торги в отношении имущества, указанного в таблице №4, проводятся впервые. Торги в виде аукциона состоят **30 июня 2016 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10** (по месту нахождения организатора торгов). Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его нахождения.

Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДОВОЩНОЙ ЗАВОД» (тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88). Организатор торгов – ООО «Партнер-Консультант» (220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52; вел. (029) 395-30-88).

Прямая заявка начинается с момента выдачи предложения, осуществляется по месту нахождения организатора торгов и прекращается за три дня до начала торгов. Заявка вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 процентов от начальной цены предмета торгов (без НДС) на р/с №3012610007128 в филиале №12 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 610, УНП 600025392, посылать – ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДОВОЩНОЙ ЗАВОД», назначение платежа: задаток за предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на участие в них только от одного участника, возможна продажа предмета торгов этому участнику по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидированного юридического лица в публичных торгах», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 №16. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Подписанием аукциона признается участие, прекращение в ходе торгов высшейшую цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицу) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме с учетом НДС 20% не позднее 10 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Ликвидатор ОАО «КРУПСКИЙ ПЛОДОВОЩНОЙ ЗАВОД»
Директор ООО «Партнер-Консультант» А.Б. Мацюк

Утерянный представителем Белгосстраха по Заводскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ № 0589115 считать недействительным. УНП 100122726

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование	Характеристика
Капитальное строение, инв. № 401/С-27647 (назначение – здание многоквартирного жилого дома, наименование – многоквартирный жилой дом), площадью 435,7 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Сквидельский с/с, д. Коушубины, 73	Капитальное строение, инв. № 401/С-27647 (назначение – здание многоквартирного жилого дома, наименование – многоквартирный жилой дом), площадью 435,7 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, Сквидельский с/с, д. Коушубины, 73

Земельный участок, на котором расположен объект

Начальная цена продажи

Сумма задатка

Условия аукциона

Продавец

Организатор торгов

Условия оплаты

Срок заключения договора купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка

Аукцион состоится 01 июля 2016 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Участие в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесении в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участника аукциона с указанным датой регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии утвержденных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения юридического лица, индивидуального предпринимателя и заключившие с организатором аукциона соглашение (полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя, физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица, представителя физического лица – доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленном организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Срок поступления заявления является датой его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 28.11.2015 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 27 июня 2016 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Частное предприятие «Золотое перо» (УНП 191512535) объявляет о реорганизации в форме присоединения к ООО «Прогресс Оптима». Претензии кредиторов принимаются в беспрочном порядке по местонахождению ООО «Прогресс Оптима» по адресу: 220024, г. Минск, ул. Стебеньва, 9а, к. 23.

Дзякуючы створаным прадпрыемствам і мадэрнізацыі Міншчыне ўдаецца кампенсаваць адставанне

У Мінскім абласным выканаўчым камітэце падвалі вынікі работы рэгіёна за першы квартал 2016 года, а таксама разгледзелі ход падрыхтоўкі да жніва. Падчас пасяджэння кіраўнікі раёнаў падрабязна абмеркавалі стан эканамікі Міншчыны, а таксама ацанілі першыя вынікі пачатку ўборкі траў.

ВАЖНА ЗАХАВАЦЬ ЯКАСЦЬ

Паводле слоў першага намесніка старшыні Мінскага аблвыканкама Ігара МАКАРА, перад аграрыямі Мінскай вобласці сталяць задачы нарыхтаваць на зімовы перыяд для галіны жывёлагадоўлі 238 тыс. тон сена (128% да ўзроўню 2015 года), 3332 тыс. тон сенажу (134%), 3818 тыс. тон (128%), Сельгасарганізацыі Міншчыны ўжо пачалі ўборку і нарыхтоўку кармоў. Згодна з планами, неабходна скасіць травы на плошчы 279 тыс. га. Ужо скошана 101 тыс. га і нарыхтавана 7,2 тыс. тон сена, 373 тон сенажу, у тым ліку 26 трысяч тон сенажу па новай тэхналогіі ў палімернай плёнцы.

На поўдні, у Нясвіжскім, Любанскім, Салігорскім, Слуцкім раёнах, практычна завяршылі ўборку і нарыхтоўку кармоў у першага ўко-

су траў. А паўночныя Барысаўскі, Мядзельскі, Маладзечанскі раёны толькі прыступілі. Для пакарэння працы ў вобласці стварылі 61 міжгаспадарчы мехтрад, куды ўключана ўборачная тэхніка з некалькіх гаспадарак. Важнай задачай для аграрыяў Міншчыны сёлета паранейшым застаецца захаванне якасці. Перад пачаткам ўборкі і нарыхтоўкі кармоў была праведзена нарада з удзелам губернатара, дзе яшчэ раз ўкладлілі ўсе неабходныя тэхнічныя параметры для правядзення жніва. Зараз гатуюцца кормаўборачная тэхніка складае 94%, пастаўлена задача да 10 чэрвеня завяршыць ўборку траў першага ўкосу. Гэтым спрыяць і ўмовы надвор'я: узровень вільготнасці глебы дастаткова добры і дазваляе культуртарм развівацца інтэнсіўна.

ПАЗІТЫўНЫЯ ЧАКАННІ

Як адзначыў старшыня камітэта эканамікі Мінскага аблвыканкама Павел ЮХНЕВІЧ, першы квартал сёлета ўспрыняты неадназначна, бо не ўдалося дасягнуць прагнозных паказчыкаў валавога рэгіянальнага прадукту (ВРП). «Але неабходна адзначыць, што вобласць змагла прайгравацца да існуючага фінанса-

вага становішча ўсёй краіны і пачала паступова прырастаць па многім напрамках. Гэта паўвядрае і дынаміка статыстычных паказчыкаў», — растлумачыў Павел Юхневіч.

Для эканомікі Мінскай вобласці год пачаўся з аб'ёму ВРП на ўзроўні 80% у адносінах да аналагічнага перыяду мінулага года, і за 4 месяцы вырас да 90,6%, што ў бягучыя чэх склапа 31,7 трлн рублёў. Аднак пры гэтым запланаваныя прагнозы на ўзроўні 96,2% не дасягнулі. Негатыўна на эканамічным становішчы раёна адбілася зжыццёнае аб'ёмаў вытворчасці і паставак калійных угнаенняў на прадпрыемстве «Беларускаліў».

«Але за кошт той базы, якая ўжо мелася ў пярэдняй гадзі па стварэнні новых прадпрыемстваў, мадэрнізацыі і рэканструкцыі атрымліваецца кампенсаваць адставанне Дзякуючы гэтай у галіне стварыліся 2239 новых працоўных месцаў. Нашы чаканні застаюцца пазітыўнымі», — адзначыў старшыня камітэта эканамікі Мінскага аблвыканкама. Планаўца што, пачынаючы з трэцяга квартала, вобласць наблізіцца да выканання ўстаноўленых паказчыкаў.

Ілья КРЫЖЭВІЧ. Kryzhevich@zviazda.by

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении 4 июля 2016 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь (га)	Ограничения в использовании, инфраструктура	Начальная цена (бел. рублей)	Размер задатка (бел. рублей)	Расходы по изготовлению документации (бел. рублей)
1	д. Чуденчицы, ул. Зелёная, 9 кадастровый номер 623286308101000443	0,1211	Район индивидуальной застройки «Чуденчиц-2» — вода, электричество, газ, рядом лес	36 010 500	3 601 000	15 135 300
2	д. Чуденчицы, ул. Зелёная, 9А кадастровый номер 623286308101000442	0,1223	Район индивидуальной застройки «Чуденчиц-2» — вода, электричество, газ, рядом лес	36 367 400	3 636 700	14 582 300
3	д. Кандратовичи, ул. Дорожная, 10 кадастровый номер 623286303101000093	0,1446	Водоохранная зона пруда в и.п. с/п. водоснабжения, электрооснабжения, газ	40 308 000	4 031 000	13 633 000

Дата, время и место проведения аукциона: 4 июля 2016 года в 10.00 по адресу: Логойский район, с. Острошицы, ул. Центральная, д. 8. Острошицкий сельский исполнительный комитет. Прием документов: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме воскресенья) по 28.06.2016 г. включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта. Задаток перечисляется на расчетный счет 3600619141101 в ЦУБ 611 филиала № 500

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕХКОЛОННА №93»

Настоящим сообщаем, что внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мехколлонна №93», прошедшим 23 мая 2016 года, принято решение реорганизовать ОАО «Мехколлонна №93» в форма выделения из него общества с ограниченной ответственностью — физическое лицо.

Лица, являющиеся акционерами согласно реестру акционеров по состоянию на 20 мая 2016 года, не принимающие участие в данном собрании или голосовании против указанного решения, имеют право обратиться в срок не позднее 23 июня 2016 года по адресу: 200024, г. Минск, ул. Бабушкина 13, телефон: 8-017-291-87-36 с письменным заявлением о требовании выкупа акций, эмитированных ОАО «Мехколлонна №93», в соответствии с законодательством и уставом общества.

Акции выкупаются по цене 450 000 рублей за 1 акцию.

Лица, являющиеся акционерами ОАО «Мехколлонна №93», необходимо при себе иметь паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность); лицу, представляющему интересы акционера — паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность) и документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление может быть направлено почтовой связью по адресу, указанному в настоящем объявлении, а также лично в письменном виде с уведомлением о вручении. В этом случае подпись акционера, иного лица, представляющего интересы акционера, на заявление должна быть нотариально удостоверена.

Заявление должно содержать: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) — для акционера — физического лица, полное наименование, юридический адрес — для акционера — юридического лица, количество простых (обыкновенных) акций (цифрами и прописью), требование о выкупе которых акционер требует выкупа акций.

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2016 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	2015 год		2014 год	
				4	5	6	7
1	АКТИВЫ						
2	Денежные средства	1101	4.1	828 479	564 293		
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	4.2	4 976	4 183		
4	Средства в Национальном банке	1103	4.3	997 918	982 509		
5	Средства в банках	1104	4.4	2 208 422	927 324		
6	Ценные бумаги	1105	4.5	5 818 678	3 330 058		
7	Кредиты клиентам	1106	4.6	21 635 559	16 899 585		
8	Производные финансовые активы	1107	4.7	782	1 020		
9	Инвестиции в зависимые юридические лица	1109	4.8	12 963	13 631		
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	1110	4.9	2 635	2 636		
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108	4.8	2 635	2 636		
12	Основные средства и нематериальные активы	1109	4.9	1 785 409	1 431 973		
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110	4.10	14 193	2 944		
14	Деловая репутация						
15	Отложенные налоговые активы	1111	4.11	108	327		
16	Прочие активы	1112	4.12	591 182	435 119		
17	ИТОГО активы	11		33 901 424	24 595 602		
18	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
19	Средства Национального банка	1201	4.13	61 810	500 173		
20	Средства банков	1202	4.14	14 739 913	11 189 116		
21	Средства клиентов	1203	4.15	14 563 759	8 886 404		
22	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	4.16	27 520	36 882		
23	Финансовые обязательства	1205	4.17	245	-		
24	Отложенные налоговые обязательства	1206	4.18	820	-		
25	Прочие обязательства	1207	4.19	371 240	416 198		
26	ВСЕГО обязательства	120		29 765 307	21 028 773		
27	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
28	Уставный фонд	1211	4.20	1 174 075	1 174 075		
29	Комиссионный доход	1212		-	-		
30	Резервный фонд	1213	4.20	474 459	420 274		
31	Фонд процентов статей баланса	1214	4.20	754 818	683 930		
32	Накопленная прибыль	1215	4.20	1 694 698	1 254 255		
33	Всего собственный капитал, принадлежащий головной организации			4 098 050	3 532 534		
34	Доля неконтролирующих акционеров			38 067	34 295		
35	ВСЕГО собственный капитал	121		4 136 117	3 566 829		
36	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		33 901 424	24 595 602		

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ за 2015 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	2015 год		2014 год	
				4	5	6	7
1	Процентные доходы	2011	5.1	3 496 798	2 445 895		
2	Процентные расходы	2012	5.1	1 933 519	1 484 679		
3	Чистые процентные доходы	2011	5.1	1 563 279	1 261 216		
4	Комиссионные доходы	2021	5.2	792 466	684 312		
5	Комиссионные расходы	2022	5.2	246 422	217 498		
6	Чистые комиссионные доходы	202	5.2	546 044	466 814		
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	5.3	12 908	(6)		
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами и ценными инструментами	204	5.4	6 919	2 661		
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5.5	545 642	84 614		
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	5.6	5 239	494		
11	Чистые отчисления в резервы	207	5.7	1 146 074	339 718		
12	Процентные расходы	208	5.8	449 355	307 348		
13	Операционные расходы	209	5.9	1 233 156	1 027 001		
14	Прочие расходы	210	5.10	65 269	51 190		
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		684 887	705 232		
16	Расход (доход) по операциям с ценными бумагами и ценными инструментами	212		114 591	119 032		
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) на простую акцию	2		570 296	586 200		
18	Базовая прибыль на простую акцию	49		49	50		
19	Разведенная прибыль на простую акцию	49		49	50		
20	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц	(1) 073)		(1) 073)	(2) 164)		
21	Доля в						

Сустрэчы з калекцыянерамі

У асяроддзі мінскіх збіральных паштовак, ды і ўвогуле мінскіх калекцыянераў добра ведаюць маскоўскага калегу — кандыдата геаграфічных навук Кірыла СОКАЛА. Ён часты госць у Беларусі, Мінску. Кірыл Гелевіч — аўтар даследаванняў, прысвечаных манументальным помнікам Расійскай імперыі, член рэдкалегіі маскоўскага часопіса «Філокартыя», супрацоўнік Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Наша размова з маскоўскім збіральнікам артэфактаў даўніны — пра яго ацэнкі апошніх праў у беларускай калекцыянерскай справе.

— Ведаю, што вы ўважліва сочыце за падзеямі ў жыцці калекцыянераў Беларусі...

— І не толькі сацы, як і ўсялякі раўны калега, але і сам па меры магчымасці ўдзельнічаю ў справах, клопатах калекцыянераў Беларусі. Вось зараз дапамагаю арганізоўваць выстаўку мінчан Уладзіміра Ліхадзеда і Уладзіміра Пефціева ў Маскве...

Гэтыя калекцыянеры ўжо даўно супольна працуюць. Абодва — апантанна збіральнікі ілюстрацыйнага матэрыялу пра Беларусь, пра розныя куткі нашай унікальнай старонкі. Ведаю, што іх прыязныя тасункі — гэта не што іншае, як сучасны працяг вядомага ў Беларусі праекта «У пошуках страчанага». І выстаўка ў Маскве гэтым разам была прысвечана вайне 1812 года.

— Дзеца, ва Уладзіміра Ліхадзеда і Уладзіміра Пефціева ёсць і кніга па матэрыялах яго збору менавіта на гэтую тэму?


— У 2012 годзе мы з Уладзімірам Аляксеевічам выпусцілі таксама сумесную кнігу — «Помнікі Айчынай вайне 1812 года на старых паштоўках». Гэтая работа прынесла мне вялікую асалоду і яшчэ раз пераканала, што старая паштоўка можа служыць унікальным матэрыялам, унікальным дакументальнай крыніцай у галіне гістарычнай геаграфіі.

Але зараз я хацеў бы нагадаць пра крыху бліжэйшую да нашых дзён працу Уладзіміра Ліхадзеда, у якой ён рэалізаваў разам з Уладзімірам Пефціевым. Размова пра іх сумесны альбом «Святы роўнаапосталы князь Уладзімір», які пабачыў свет у Выдавецкім доме «Звязда». Зразумела, выданне гэтае не адбылося б, калі б не самыя высакародныя амбіцыі абодвух калекцыянераў. Мне здаецца ў ўражывае маштабнасць іх памкненняў. Як у рабоце над гэтым альбомам, так і ўвогуле.

Дзякуючы руплівасці Уладзіміра Пефціева і Уладзіміра Ліхадзеда мы маем магчымасць аглядаць ці не ўсе літаграфіі Фабера дзю Фора...

— Гэта ўсё ж, калі гаварыць пра тэму вайны 1812 года?..

— Так. Фабер дзю Фор — легендарны нямецкі мастак-баталіст. У званні лейтэнанта ён прайшоў з войскам Напалеона ўсю рускую кампанію. У складзе корпуса маршала Нея. Зарысоўваў пейзажы Расіі, салдатаў на прывалах, пераправы, маршы войскаў, самі баі. Пазней дапрацоўваў свае накіды акарэляў. Упершыню малюнкі Фабера дзю Фор былі прад-




стаўлены глядачам у 1816 годзе. А ў 1840-м серыя была выдадзена пад назвай «Лісты з майго партфеля, намалёваныя на месцы ў час кампаніі ў Расіі». Розныя спецыялісты ацэняюць ілюстрацыі Фабера дзю Фор як досыць інфарматыўную крыніцу на вайне 1812 года з розных пунктаў гледжання.

А яшчэ ў калекцыі Уладзіміра Пефціева — літаграфіі з карцін Верашчагіна... Так што, прадстаўляючы зараз у Маскве гэтыя апантаных беларускіх калекцыянераў, я шмат разважваю пра вартасці іх працы на збіральніцтве гістарычнай памяці. У Расіі зараз шмат робіцца ў плане ўзнаўлення спраўнай гісторыі Айчыны. Самая прадстаўнічая ўвага нададзена дзейнасці гістарычнага і геаграфічнага таварыстваў. З'явілася шмат новых перыядычных выданняў, прысвечаных выключна гісторыі. І ўсе яны імкнучыся шырока ілюстравць свае публікацыі. І старадаўнімі літаграфіямі, дакладней іх рэпрадукцыямі, і старымі паштоўкамі. Думаю, што і ў Беларусі такія ілюстрацыйны матэрыялы, які маецца ў калекцыях Уладзіміра Пефціева і Уладзіміра Ліхадзеда, павінны быць запатрабаванымі.



Масква. Фрагмент выставы Уладзіміра ЛІХАДЗЕДАВА і Уладзіміра ПЕФЦІЕВА «1812 год».



Літаграфіі Фабера дзю Фор «Французскія войскі ў Полацку» і «Французскія войскі ля сцен Смаленскай крэпасці».

— Тут важны яшчэ і такі востры момант... Паштоўка, літаграфія павінны рухаць, развіваць свядомасць, шырыць прастору ўздулення (заўважу, праўдзівы ўяўленні) пра розныя адрэскі нашай гісторыі...

— А як іначай?! І не проста свядомасць развіваць, а яшчэ і да добрых спраў грамадства падштурхоўваць...

Вось і Ліхадзедаў з Пефціевым не трымаюць сабранае ў цёмных пакоях. Для іх калекцыі — рухавік. Ведаю, што збіральнікі ініцыююць розныя практычныя справы. Уладзімір Ліхадзедаў знайшоў раней невядомы помнік Айчынай вайне 1812 года... Дакладней, спярша знайшоў фотаздымак. Высветліў, што помнік гэты знаходзіўся па дарозе з Вілейкі ў Маладзечна, яго разбурылі. Слядоў ніякіх, інфармацыі — нуль. Адна выява. Можна толькі здагадацца, якіх сіл і намаганню каштавала ўзнаўленне гэтага помніка, усталяванне яго на тым самым ці амаль на тым месцы, дзе ён стаў болей як паўстагоддзя назад. Супольна Уладзімір Ліхадзедаў з Уладзімірам Пефціевым прыцягнулі да справы і аднадумцаў, і ўлады мясцовай. Як вынік — новы стары помнік нашым прашчурам, што абаранілі і Расію, і Беларусь ад напалеонаўскага нахалства. І прысвечаны ён усім, хто загінуў у вайну 1812 года. Нават без акцэнтаў аб тым, хто на якім баку ваяваў...

— У межах праекта «У пошуках страчанага» пабачылі свет ужо ці не 20 філакартычных альбомаў, кніг... Ці ўсе з іх вам знаёмыя? Якую ацэнку вы даеце гэтай працы ў рабоце калекцыянераў?

— Такой аўтарскай бібліятэкі няма не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі. А мо нават і ў свеце... Выдавецкая дзейнасць калекцыянераў уражвае... Ведаю, што моцна падтрымала Уладзіміра Аляксеевіча Ліхадзедаў у частцы альбомнага выкладання філакартычнага матэрыялу і дзяржава...



Асвячэнне ўзноўленага помніка «Усім загінуўшым у Айчынай вайне 1812 года» пад Вілейкай.

— Так, толькі ў Выдавецкім доме «Звязда» выйшла пяць альбомаў з серыі «У пошуках страчанага»... А пачаткам работы па прадстаўленні паштовак шырокай грамадскасці стала шматгадовая работа з праектам на старонках газеты «СБ. Беларусь сегодняя». Наклад выдання зрабіў сваю справу. Пазней да друкавання рэпрадукцыі старых паштовак з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава падключыліся іншыя масмедыя.

— І што самае важнае, і кнігі, альбомы, і газетныя, часопісныя публікацыі маюць істотны тэкставы складнік... З выданнямі можна ісці ў школу, у студэнцкія аўдыторыі. Паштоўка можа і павінна дапамагаць вывучаць гісторыю краіны.

— Калі гаварыць пра планы вашага супольнага супрацоўніцтва...

— Я не згадваю яшчэ адзін помнік, узноўлены з дапамогай і на сродкі беларускіх калекцыянераў. Гэта святая справа: помнік праваслаўнаму святару Фёдару Юзэфавічу. Ён не пашкадаваў свайго жыцця дзеля ўсталявання справядлівасці. Тым самым і застаўся ў памяці нашчадкаў. А работай па ўзнаўленні помніка Уладзімір Пефціев і Уладзімір Ліхадзедаў прадоўжылі памяць, заклалі падмурак на будучыню ў справе выхавання і асветніцтва. Спадзяюся паўдзельнічаць разам з маймі беларускімі калегамі ў новых выданнях, у новых выстаўках. Ведаю, што Уладзімір Аляксеевіч плануе выдаць кнігу пра манументы, помнікі, якія месціліся на тэрыторыі Беларусі да 1941 года, да Вялікай Айчынай вайны. Буду рады, калі маё супрацоўніцтва прынесе ў гэтай справе карысць.

— Дзякуй, Кірыл Гелевіч, за гутарку, за дапамогу беларускім калекцыянерам, за падтрымку іх сур'ёзных пачыненняў!

Гутарыў Павел АЛЬСОВЫ

МЫ УЖО НАПАЛОВУ БЕЛАРУСЫ

Трынаццаць гадоў таму магілёўскія грузіны аб'ядналіся ў суполку

Важа Шэпіяшвілі добра памятае, як гэта было, бо ўсімі арганізацыйнымі пытаннямі займаўся непасрэдна. Кансультаваўся з маскоўскімі землякамі і гродзенскімі, якія першымі ў Беларусі стварылі суполку. Магілёўскае «Берыя», дарэчы, з'явілася крыху раней, чым мінскія «Мамулі».

Родам Важа з усходняй Грузіі, з горада з прыгожай назвай Кварэлі — радзімы заснавальнік грузінскага тэатра Котэ Марджанішвілі і расійскага генерала, удзельніка Каўказскай вайны Мікаіла Чаўчавадзе. Але ён так даўно жыве ў Магілёве, што напалову стаў ужо беларусам. У прамым і пераносным сэнсе. Менавіта тут ён сустраў сваю будучую жонку, тут нарадзіліся яго дачка і сын. Без роднай Грузіі, прызнаецца, сумна, але калі доўга там затрымаваецца, пачынае цягнуць у Беларусь.

У Магілёў Важа прыехаў яшчэ ў 80-я гады, калі ніякага размежавання паміж краінамі не было — існаваў агульны для шматлікіх народаў Савецкі Саюз. Скончыў з адзнакай професійнае вучылішча ў Тэлаві і як найлепшы атрымаў накіраванне ў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут (цяпер Беларуска-Расійскі ўніверсітэт). Тут ён стаў дыпламаваным інжынерам-механікам зварачнай вытворчасці. Сёння яго з Магілёвам звязвае не толькі сям'я, але і бізнес. Некалі гадоў таму на скрыжаванні вуліцы Астроўскага і Пушкінскага праспекта ён адкрыў рэстаран «Міміно». Менавіта тут можна паспаць сапраўдных грузінскіх стравы — хінкалі, шашлык, хачапуры.

— Запразалі кухараў з Грузіі, каб паказалі, як правільна гатаваць нацыянальныя стравы. Па кнігах гэтаму не навучышся. Трэба сачыць за маніпуляцыйнымі рукамі, як правільна раскатаць цеста, які сыр выбіраць. Цяпер наш беларускі кухар нядрэна спраўляецца са сваімі абавязкамі, — кажа гаспадар.

Фірменная страва — «Агні Міміно». Свіныя рэбры марынуюцца ў кетчупе з мёдам, пры падачы паліваюцца каньком і падпальваюцца. Кліенты ў захапленні!

Сам Важа ў захапленні ад беларускіх калдуноў і драчнікаў. Але як сапраўдны грузін вельмі любіць мяса. У Беларусі яно нядрэнае, але грузінскае зусім іншае на смак. Маўляў, грузінскія свінні ў гарах ходзяць, сілкуюцца натуральнымі каштанамі. Наогул грузіны вельмі добра разбіраюцца ў ежы, маюць добрую культуру ўжывання спіртных напояў. Гарэлка, напрыклад, не лепшы варыянт, бо адразу ж б'е ў галаву. Іншая справа віно. «Каб беларуская баяседа была больш доўгай і сапраўды вясёлай, трэба шмат добрага грузінскага віна», — усміхаецца ён.

А яшчэ грузіны заўсёды падкрэсліваюць сваю гасцінасць. «Для нас госць — гэта святое, — кажа Важа. — Памытаецца, як казаў Аляксандр Рыгоравіч, калі прыязджаў у Грузію: «Мяне ніхто яшчэ так не прымаў, як тут». Уз'яўлены, што зносіны паміж нашымі народамі будучы толькі паліяпшацца, бо мы адчуваем сябе ў Беларусі як дома. Тым больш што ў Грузіі неўзабаве адкрыецца беларускае адсласва.

У Магілёве прадстаўнікоў гэтай нацыянальнасці няма, але без іх удзелу не абыходзіцца ніводнае свята горада. Дыяспара на працягу 11 гадоў з'яўляецца спонсарам конкурсу «Міс універсітэта» МДУ імя А. Куляшова. А яшчэ культуру Грузіі добра рэкламуе магілёўскі вакальны ансамбль «Сіхварулі», які быў створаны з народнага вакальнага ансамбля і працуе на базе Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Нахтненне». Летась калектыў адзначыў сваё 40-годдзе. «Сіхварулі» будзе прадстаўляць Грузію на фестывалі нацыянальных культур у Гродне.

Калектыў адметны тым, што спявае на розных мовах. На фестывалі нацыянальных культур у розныя часы прадстаўляў яўрэяў, палякаў, цыгэр вост грузінаў. — Спяваць на грузінскай мове пачалі з лёгкай рукі харэограф Георгія Квасціяні. Гэта ён падказаў, што ўключыць у рэпертуар і дапамог з вымаўленнем. Вось ужо тройчы мы становімся лаўрэатамі гэтага фестывалу як грузіны, — кажа кіраўнік калектыву Алена Цітова.

У Гродне прагучае папулярныя грузінскія песні «Арго», «Суліко», «Тбілісо» і іншыя ў выкананні Наталлі Матавікінай, Алесі Цімашчук, Кацярыны Костусовай. Аранжыроўкі для музыкі зрабіў Андрэян Іваноў — сын вядомага магілёўскага музыканта, дырыжора, заснавальніка аркестра народных інструментаў Магілёўскай філармоніі, які сёння носіць яго імя, Леаніда Іванова. Адрозніць магілёўскіх спявачак ад сапраўдных грузінак будзе немагчыма. Бо тая ж постаць, тая ж галасы, нарэшце, нават тая ж касцюм. Дарэчы, іх салісткі шлі сваімі ж рукамі.

Нэлі ЗІГУЛЯ



Важа Шэпіяшвілі з землякамі (граці справа).

ЦАНА АДНАГО ЗВАНКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Крымінальная адказнасць за свядомы лжывы данос прадугледжана артыкулам 400 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. За тэлефонны жарт з экстранай службай можна атрымаць ад трох месяцаў арышту да двух гадоў абмежавання волі. Так што ці варта дзеля забавы набіраць нумары экстраных службаў?

Як пару ад цеплатрасы за дым прынялі

— Беспадстаўных выклікаў за год нас наступнае нэдзе ад 800 да тысячы, — расказвае прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі. — Год ад года гэтыя лічбы не змяняюцца. Але і іх трэба падзяляць на дзве вялікія групы. Гэта проста лжывыя званкі і свядомыя лжывыя. Да першай групы адносяцца выпадкі, калі чалавек патэлефанаваў да нас, сумленна апісаў тое, што ён бачыў, але памыліўся.

І зусім іншая справа — свядомыя лжывыя выклікі. Як правіла, тэлефонуец з такімі намерамі дзеці, якіх карміць паглядзець на тое, як працуюць пажарныя, пісціна нездаровыя людзі, асобы, якіх пацягнула на «подзвігі» пасля ўжывання спіртных напояў. Свежы прыклад свядомага лжывага выкліку адбыўся зусім ня-

даўна, калі ў дзяржурную службу МНС патэлефанаваў школьнік з Мазыра, абвясціў пра мінараванне Нацыянальнага аэрапорта «Мінск» ды запатрабаваў мільён долараў і верталёт. Нягледзячы на тое, што амаль са ступенчай верагоднасцю такая інфармацыя не пацвердзіцца, мы ўсё роўна абавязаны яе прыняць і адравацца.

Урон ад такіх жартуў вымяраецца мільёнамі рублёў. Ёсць залежыць ад таго, які сілы давялося задзейнічаць. У аэрапорт адправіліся прадстаўнікі адрозу трох экстраных службаў — ратаўнікі, міліцыя і «хуткая дапамога». Вось тут бацькам неабачлівага «мінёра» дзевяццацца кампенсавач вельмі вялікія выдаткі.

І самае галоўнае — калі пажарныя разлікі едуць па такіх выкліках, камусці можа спатрэбіцца дапамога ў рэальнасці. Вядома, што асноўная частка людзей на пажарах гіне не ад агню, а ад таксічнага дыму. Шматлікія сінтэтычныя палімеры, якія даўно ўвайшлі ў наш побыт, могуць пры гарэнні смертоўна атруціць чалавека ўсяго за 4-5 хвілін. Раней гэты паказчык мог дасягаць 15-17 хвілін. Так што цаной нядаўлага жарту можа стаць чалавечая жыццё, якое не паспеюць выратаваць.

— У гэтым медалі ёсць і адваротны бок, — тлумачыць Віталь Навіцкі. — Многія людзі не ўпэўнены да канца, што бачаць нейкую надзвычайную сітуацыю,

Калі званок не па адрасе

Увесь сабе самую звычайную сітуацыю. Вы пайшлі па справах з кватэры, зачынілі дзверы, а ключы... засталіся ляжка дома. І патрапіць туды ўжо нельга. Або ехалі на аўтамабілі, а ён нечакана заглох пасярод трасы. Ці выпадкова сталі сведкамі, як праправа трубу з вадой. Першая ж думка, якая ўзнікне, — набраць нумар службы ратавання. А вась тут і сюрпрыз — гэтыя пытанні прамы да кампетэнцыі ведамства не адносяцца, бо не ствараюць прамой пагрозы жыццю і здароўю людзей. Разам з тым...

— Наша ўнутраная філасофія працы такая: калі чалавек сутыкнуўся з бядой і не ведае, куды звярнуцца, ён мае поўнае права запрасіць нашай дапамогі, — гаворыць Віталь Навіцкі. Мы падкажам, куды трэба звярнуцца, а інфармацыю перададзім у адпаведнай структуры. Нездарма ж першыя словы, якія чуе чалавек, да тэлефанаваўшася на нумар 101, гукаць так: «Дзяржаўная служба МНС. Чым вам дапамагем?» Тым больш што ў сельскай мясцовасці выбар службы, якія дапамогуць неабачліваму гаспадару адымаць дзверы, скажам прамы, невялікі, у адрозненне ад сталіцы. А, напрыклад, выцягнуць хвілёў з ямы і ўвогуле пад сілу толькі ратаўнікам. Вось у такіх сітуацыях нашы спецыялісты і адравацца на выезд.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.

50+: жыць цікава

ВЫПУСКНІК У 60

Дзе пенсіянеру навучыцца размаўляць па-японску і здымаць кіно

Мінчанка Ларыса КУЎШЫННІКАВА ўжо на пенсіі. Што не замінае ёй быць студэнткай. Сёлетая Ларыса Аляксандраўна скончыла курсы па кам'ютарнай асвеце і нямецкай мове пры ўніверсітэце трэцяга ўзросту. Яшчэ і ў ролі педагога сябе паспрабавала: выкладала фізіялогію пажылога ўзросту. «Я пайшла з працы толькі ў 76 гадоў, — прызнаецца гэтая элігантная дама. — У мяне яшчэ поўна энергіі».

ДАВЕДКА
Курсы ва ўніверсітэце трэцяга ўзросту бясплатныя. Заняткі вядуць валанцёры. Сёлетая ў іх шэрагі запусіла 131 чалавек! Гэта студэнты, спецыялісты і самі пенсіянеры. Валанцёраў, якія будуць вучыць бабак і дзядоў у наступным годзе, зборчуху ў жніўні-верасні. Універсітэт адкрыты для новых напрамкаў і запрашае далучыцца да каманды выкладчыкаў усіх, каму ёсць, чым падзяліцца.



Больш за тысячу пенсіянераў атрымалі сертыфікаты аб заканчэнні ўніверсітэта.

Трэці год запар Мінскі ўніверсітэт трэцяга ўзросту выпускае «студэнтаў» ад 60 гадоў і старэйшых. Сёлетая курсы скончылі 1100 пажылых людзей. Выбар спецыяльнасцяў уражвае — 19 навучальных напрамкаў (для параўнання: калі ўніверсітэт толькі пачынаў працаваць, напрамкаў было чатыры). Куратар вучэбных груп Волга ШЫШЛО заўважае, што амаль палова дысцыплін сёлетая адкрылася ўпершыню. Сярод іх — кітайская, японская і італьянская мовы, ландшафтны дызайн, аратарскае майстэрства, сусветная мастацкая культура, мода і стыль, фотасфера. З'явіліся спартыўныя напрамкі — стрэтчынг і аздараўленчы комплекс 60+. На курсе «школа здароўя» лекцыі чытала моладзь, якая працуе ў «хуткай дапамозе». А падчас навучання на спецыяльнасці «дакументальнае кіно» (кіраўніком студыі быў рэжысёр Уладзімір Самойлаў) пенсіянеры здымалі свае відэасюжэты і выкладалі іх на ютуб-канал універсітэта.

Самыя папулярныя напрамкі, як заўсёды, — камп'ютарная асвеца і англійская мова. Гэтыя курсы сёлетая скончылі 339 і 287 чалавек адпаведна. 68-гадовай Міхаіл ЗАРЖЫЦКІ адзін з тых, хто наведваў заняткі па англійскай мове. — Чаму ва ўніверсітэт прыйшоў? Глядзеў некалькі перадачу. Там расказвалі, што, каб у пажылым узросце магі не «замярзаць», трэба крывавакі раздаваць або вучыць замежную мову. Над крывавакмі сядзець мне не захачалася, — усміхаецца Міхаіл Рыгоравіч. — За год навучыўся чытаць па-англійску, разумею выкладчыка на слых. А вось гаворку замежнай мовы дрэнна ўспрымаю: заўсёды хутка яны размаўляюць. Трэба на другі год заставацца і ўдасканальваць мову.

У гэтым навучальным годзе многае ва ўніверсітэце было ўпершыню. — Нашы слухачы вырашылі актыўна заняцца падтрымкай іншых пажылых. Так з'явіўся цэнтр валанцёраў 60+. Адкрыўся цэнтр міжкультурных адносін, і пенсіянеры ўжо паспелі пабываць у нашых калег ва Украіне, Польшчы, Італіі і нават Індыі. Стаў выхадзіць «Веснік універсітэта трэцяга ўзросту», — дзеліцца дасягненнямі кіраўнік праекта Алена СТАНІСЛАЎЧЫК.

Планаў на наступны навучальны год — яшчэ больш. — Праграма будзе больш скіравана на актыўнае пажылых людзей, — тлумачыць Волга Шышло. — Будзем далей развіваць цэнтр валанцёраў, старацца прыцягнуць у выкладчыцкі ладзей старэйшага пакалення. Вопыт гэтага года паказаў, што групы, у якіх заняткі вялі пенсіянеры, паспяхова закончылі курс. Хоць многіх валанцёраў напачатку даводзілася ўгаворваць: пажылыя баяліся, што ў іх няма вопыту выкладчыцкай дзейнасці і слухачы не будуць іх успрымаць.

Што да новых напрамкаў, то дакладна з'явіцца курс па фінансавым асвеце. Ён будзе карысным, бо, па-першае, змяніцца грошы, а па-другое, шмат пажылых цікавіць укладанні, крэдытамі і пластыкавымі карткамі. Магчыма, больш груп адкрыюць на спецыяльнасці «сумесныя гадзеты». Гэты напрамак вельмі запатрабаваны: кожны другі слухач адзначае, што хацеў бы навучыцца карыстацца планшэтам і смартфонам. Арганізатары праекта спадзяюцца, што нарэшце запрадуе тэатральная група: пенсіянеры зацікаўлены паставіць спектакль.

Наталля ЛУБНЕўСКАЯ. lubneuskaya@vziasda.by

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в аг. Слобода Озерцо-Слободского сельсовета (объект №248/2015), для строительства и обслуживания гостевой стоянки для легковых автомобилей в аг. Слобода Озерцо-Слободского сельсовета (объект №31/2016), для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в аг. Слобода Озерцо-Слободского сельсовета (объект №34/2016)

Table with 2 columns: No, Description. Contains details about the auction, including location, terms, and contact information.

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 1 – 5 303 268 руб., (530 руб. 33 коп.), лот № 2 – 5 619 695 руб. (561 руб. 97 коп.), лот № 3 – 688 059 руб. (626 руб. 83 коп.), затраты на публикацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь для строительства и обслуживания комплекса придорожного сервиса у автомобильной дороги М-1Е-30 Брест (Козлович) – Минск граница Российской Федерации (Редьки) на 389 км (лево) Смоленского района Минской области

Table with 2 columns: No, Description. Contains details about the land sale auction, including location and terms.

Затраты на организацию и проведение аукциона: (лот № 1 – 18 628 506 руб., (1862 руб. 65 коп.)), затраты на публикацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Центр Промышленной Оценки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОСТОРЯНОГО АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

1. ТЕПЛИЦА (назначение – здание специализир. растениеводства) с/в с инв. номером 120/С-14941, пл. 12 913,7 кв. м.

2. Здание теплицы для отопления зимних блочных теплиц (назначение – здание специализир. линия назначения) с инв. номером 120/С-20734, пл. 223,1 кв. м.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции «ОАО Белнинвестбанк» – г. Минска и Минской области, БИК 150001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора 15 рабочих дней после проведения аукциона. Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат и оплаты возмещения за организацию аукциона, оговорен в Условиях проведения аукциона, размещенных на сайте организатора торгов www.cpro.by.

Дата и время проведения аукциона: 13.06.2016 в 14.00 по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, г. Белоозерск, ул. Заводская, 1, ОАО «Белоозерский энергомеханический завод».

Дата и время окончания приема документов: 10.06.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

БЕЛАРУСБАНК

УСЛОВИЯ выдачи, обращения и погашения сберегательных сертификатов на предъявителя ОАО «АСБ Беларусбанк»

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Банк) выдает сберегательный сертификат на предъявителя – ценную бумагу, удостоверяющую сумму вклада (депозита), внесенного в Банк, и права владельца (физического лица – держателя сертификата, за исключением индивидуального предпринимателя – держателя сертификата) на получение по наступлении установленного срока суммы вклада (депозита) и процентов по нему в любом учреждении (отделении) Банка.

Сберегательный сертификат (далее – сертификат) является документальным оформлением договора банковского вклада (депозита).

Минимальная сумма денежных средств, размещаемых во вклад (депозит), устанавливается уполномоченным органом Банка.

Банк выдает срочные сертификаты, номинированные в белорусских рублях, со сроком обращения не менее одного года.

Владельцами сертификатов могут быть физические лица – резиденты и нерезиденты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. Порядок внесения денежных средств во вклад (депозит) – Владелец вносит денежные средства во вклад (депозит) по сертификату как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами.

2. Порядок начисления процентов При начислении процентов по сертификату со сроком обращения, установленным в полных месяцах, количество дней в месяце условно принимается за 30, а в году – за 360. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчет не принимается, за исключением случаев, когда 31-е число является датой внесения вклада (депозита), а в феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30.

3. Обращение сертификата Владелец сертификата вправе передать права по сертификату другому физическому лицу. Для передачи прав, удостоверяющих сертификатом на предъявителя, другому лицу достаточно вручения сертификата этому лицу.

4. Порядок возврата денежных средств физическим лицам Сертификат может быть предъявлен к оплате в любой рабочий день начиная с даты, указанной в сертификате как срок возврата вклада (депозита). При наступлении срока оплаты предъявителю сертификата выплачивается сумма вклада (депозита) и сумма дохода в виде процентов, начисленных на сумму вклада (депозита). Выдача части денежных средств не допускается.

5. Ответственность Банка за неисполнение обязательств В случае неисполнения своих обязательств Банк обязуется уплатить вкладчику штраф в размере установленной законодательством 1/2 базовой величины, определенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь на день выплаты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «МАЗ» – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛВТОМАЗ»

Table with 6 columns: No, Name, Inv. number, Location, Initial price, Size. Lists items for auction.

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Условия торгов: победителем торгов (покупателем) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результатов аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядка проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

Участие в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов по приобретению предмета торгов. Владельцы имущества объявляются победителем торгов, а наименьшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Торги проводятся 14 июня 2016 года в 12.00 по адресу: Брестская обл., Березовский район, с/поселок Уманский. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 01.06.2016 по 10.06.2016 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)327-48-36 (государственное предприятие «МГПЧ»+); (017)217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛВТОМАЗ»+).

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 1 июля 2016 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок. Аукцион проводится в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462.

Table with 6 columns: No, Address, Cadastre number, Area, Purpose, Infrastructure, Expenses, Initial price, Sum of payments. Lists land parcels for auction.

Аукцион состоится 1 июля 2016 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чарыяева, 2, каб. 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.

Принимать документы, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомления с имеющейся документацией осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Чарыяева, 5, каб. 320, по 27 июня 2016 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.

Контрактные телефоны: +375 (17) 205-46-61, +375 (44) 789-10-18. Задачи для участия в аукционе перечислены не позднее 27 июня 2016 года на следующие расчетные счета: на лоты 1-3 перечисляется на расчетный счет № 364190000150 Горанского сельсовета, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Чарыяева, 2, каб. 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.

на лоты 4-6 перечисляется на расчетный счет № 364162120079 Заславского сельсовета, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Чарыяева, 2, каб. 520, УНП 600012999, код платежа – 04901.

на лоты 7-8 перечисляется на расчетный счет № 364190000020 Колодицкого сельсовета, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Чарыяева, 2, каб. 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.

Центр Промышленной Оценки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗАБИВНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 640/С-94557 И ЗАБИВНОГО С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ 640/С-94559, расположенных по адресу: Минская обл., Случицкий р-н, с. Случиц, ул. Максима Богдановича, 136А и принадлежащих Унитарному предприятию «Случицкий рынок ОПС», опубликованного в «Звезде» от 21.05.2016, вносится изменения.

Трастбанк

Уважаемые вкладчики ЗАО «Трастбанк»! Информировав Вас о том, что с 01 июля 2016 в отношении вкладов в иностранной валюте «Новый» будут действовать новые условия:

Table with 2 columns: Previous rate, New rate. Shows changes in interest rates for different deposit types.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в контактный Центр Банка (465 – с мобильного, 8 001 100 333 – бесплатный номер для звонков с городского телефона).

Председатель ликвидационной комиссии ЗАО «На Уманской» А.Г. Дедюла

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Смоленичи

1. Форма проведения аукциона Открытый

2. Дата, время и место проведения аукциона г. Смоленичи, ул. Советская, 125, Смоленичский райисполком, зал заседаний, 05.07.2016 г. в 11.00

3. Продавец и его адрес г. Смоленичи, ул. Советская, 125, Смоленичский райисполком

4. Земельный участок, его кадастровый номер и адрес Лот № 1 – площадь 0,0944 га, кадастровый номер 624850100003000916 г. Смоленичи, ул. Советская, 53

5. Условия аукциона Лот № 2 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100000000306 г. Смоленичи, ул. Ш.Шамкевича, 3

6. Целевое назначение земельного участка Лот № 3 – площадь 0,1499 га, кадастровый номер 624850100000000106 г. Смоленичи, ул. М.Богдановича, 5

7. Начальная стартовая цена Лот № 4 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100000000263 г. Смоленичи, ул. М.Шарана, 31

8. Условия аукциона Лот № 5 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100000000105 г. Смоленичи, ул. Ш.Шамкевича, 3

9. Наличие инженерной инфраструктуры Лот № 2 – электроснабжение Лот № 3 – электроснабжение Лот № 4 – электроснабжение Лот № 5 – электроснабжение

10. Условия оплаты За безналичным расчет в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания протокола по результатам проведения аукциона

11. Сумма задатка и реквизиты продавца 10% от начальной стартовой цены на р/с 3641000000205 ЦБВ 621 филиала № 616 АСБ «Беларусбанк», г. Жодино, код 812, УНП 600014139 ОКПУ 04064735, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок»)

Расходы по организации и проведению аукциона: (лот № 2 – 513 000 руб (51 руб. 30 коп.), лот № 3 – 1 053 000 руб. (105 руб. 30 коп.), лот № 4 – 630 000 руб. (63 руб.), лот № 5 – 540 000 руб. (54 руб.)), затраты на публикацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смоленичи, ул. Подлесная, д.11, каб. № 9.

Окончательный срок приема заявлений – 29.06.2016 г. до 17.00. Контактный телефон: (8-01776) 5-52-65.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить: – заявление на участие в аукционе по установленной форме; – документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задаток); – физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену.

Победителем аукциона либо единственном участником несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка обязан:

– внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае предоставления расщепки ее вносятся); – возместить местному исполнительному комитету расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

– возместить исполняющий комитет размер победителю аукциона либо орустственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного (блочного) жилого дома, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

■ На двух колах

КРУЦІ ПЕДАЛІ!

Мінскае веласіпеднае таварыства і рэстаратар Аляксей Садавой пратэставалі самы папулярны і жывапісны веламаршрут — «Валожынскія гасцінцы».

Удзельнікі каманды, у складзе якой былі і журналісты, пераадолелі 15 км са 150, каб даведацца, а ці гатовая траса да прыёму іншых ахвотных. Прадстаўнікі таварыства прэзентавалі новы шлях для падарожжаў, а ўладальнікі і шэф-повар сталічнага рэстарана наладзілі вегетарыянскія спаборніцтвы, у якіх даказалі, што шашлык без мяса можа аднаўляць сілы пасля напружкі не горш за звычайны.

— Перад тым, як сеці на веласіпед, абавязкова трэба размяць звязкі: папрысядаць, парухаць нагамі, — інструктуе каманду прадстаўнік Мінскага веласіпеднага таварыства Настасся Насцеж. — Сачыце за каленямі. Падчас руху яны павінны быць паралельнымі адзін аднаму і глядзець наперад. Імкніцеся, каб цела было расслабленым — так даўжэй захаваеце моц...

Існуе не так многа веласіпедных маршрутаў для жыхароў Мінска. Дакладней, усяго чатыры: Лагойскі тракт — Раўбічы (15 км), вакол Цянянскага вадасховішча (8,5 км), ад МКАДа на Пшч (8 км) і «Валожынскія гасцінцы» (150 км — ад станцыі Багданаў да станцыі Радашковічы). Пры гэтым толькі валожынскі напрамак можа пахваліцца інфраструктурай, разметкай, падрабязнай картай, музеямі, аграсядзібамі, прыроднымі і гістарычнымі адмет-



насцямі. Ну і Налібоцкая пушча, лічы, у крокавай даступнасці. Так што будзьце гатовыя да сустрэчы з бусламі, лебедзямі, лісамі і нават лосем...

Калі рухацца ад станцыі Багданаў, то вы сустрэнеце на сваім шляху старыя могілкі часоў Першай сусветнай, невялікі завод па вытворчасці вугалью для барбекю, загадкавую сядзібу Храптовічаў, стары касцёл.

Настасся тым часам працягвае вучыць круціць педалі: «Іх важна сапраўды круціць, а не ціснуць на іх. Больш ціснуць — хутчэй стамлешся. Правільнасець педалі вымяраецца з дапамогай частаты кручэння педалей. Гэта паняцце яшчэ

назваецца «кадэнс». Частата павінна быць не менш за 80 абаротаў у хвіліну. Нізкі паказчык кадэнсу прывядзе да хуткай стамляльнасці і можа абумовіць артрыт каленюў».

У адзінай на Беларусі веласядзібе «За масточкам» з'явілася станка. Тут можна падлапаваць кола, змазаць ланцуг або проста перавесці дух. «Калі пажадаеце наладзіць пікнік, зможаце браць усю гародніну і ягады з агарода, — тлумачыць гаспадар сядзібы Аляксандр Наканечны. — Тут у нас высаджаныя маліна, клубнічы, бульба, язнліва. Ёсць месца для адпачынку, вогнішча, домік для начлегу». Аляксандр кажа, што максімальна і адначасова яго сям'я прымала ў сябе да 80-ці чалавек.

Аляксей Садавой тым часам запрашае да стала. Сам ён — flex-вегетарыянец, ужывае мяса адзін-два разы на тыдні. А таму і прапанавана камандзе аднавіць сілы з дапамогай вострага рысу бяр'яні, агурковага гаспака, вегетарыянскага шашлыка (бяр'яне на зямлетку, веласіпедысты!), грыля-фандэю з сыру бры, вясёлкавага шашлычка ў марынадзе...

«Абысція без насычаных страў на пікніку нельга, — кажа шэф-повар вегетарыянскай кавярні. — Але насчыная ежа — гэта не толькі мяса. Сёння я гатую стравы розных кухняў, вострыя і смачныя. У якасці напою магу парэкамендаваць да іх мінеральную ваду. Ежа без мяса можа быць не абмежаваным, а магчыма пафантазіраваць і паэксперыментавалі».

Маршрут для веласіпедыстаў быў адкрыты ўсяго некалькі гадоў таму, і сёння толькі набірае абароты — ідзе работа па стварэнні двух новых адгалінаванняў веламаршрута «Валожынскія гасцінцы». Яны

РЫХТУЕМ ВЕЛАСІПЕД

Ён павінен быць спраўным, са шчыткамі і люстэркам задняга віду (на правалях дарожнага руху). Нельга ехаць па лесе на шосары (веласіпеды для язды па шашы).

Для перавозкі рэчаў выкарыстоўваем заплечнік, веласумку, велапрыцеп, карзінку. На прыпынках правяраем мацаванне, каб нічога не згубіць.

РЫХТУЕМ СЯБЕ

Лепш апрануцца цяплей, чым халадней. Ніякіх вузкіх штаноў — толькі тое, што не абмяжоўвае рух.

Дарэчы будзьце вятроўку, накаленнікі, галаўны ўбор, пальчаткі, акулары.

ЯК ЕХАЦЬ

Правільна дыхаць — на адным узроўні — і сачыць за гэтым. Дыхаць носам, каб фільтраваць пыл, які паднімаецца ў дарозе.

ШТО НЕ БРАЦЬ?

Лішніх рэчаў. Перад тым, як пакласці нешта, спытайце ў сябе:

- 1) Які ў рэчы аб'ём (чым ён большы, тым большая паруснасць, што небяспечна).
- 2) Якая вага? Ці апраўдана дадатковая нагрузка на арганізм?
- 3) Ці можа адна рэч замяніць функцыянал дзвюх?
- 4) Ці можна купіць гэта па дарозе (вада, дрэвы)?
- 5) Уяўцеце, што будзе гэтым карыстацца (кніга)?

РЭЧЫ ПЕРШАЙ НЕАБХОДНАСЦІ (ДЛЯ 15-КИЛАМЕТРОВАЙ ПАЕЗДКІ)

Вада (піць трэба кожныя 30-40 хвілін па тры глыткі).

Шакаладны батончык ці арэхі, каб папоўніць энергію.

Дажджавік або курткі, літарык для вечара.

Запасная камера або набор інструментаў для замены кола.

Ап'тэчка.

Карта (навігатар можа быць не паўсюль).

Мабільны тэлефон.

Важна памятаць: як бы ні хацелася слухаць музыку ў дарозе, гэта можа быць небяспечна — ёсць рызыка не пачуць машыну за спінай.

будуць прамаркіраваныя. Па ўсім шляху ўстановаў інфармацыйнай шчыты. Створыць нават аўдыягіды і тэхналагічныя карты экскурсій, якія можна будзе загрузіць на сайце і падарожнічаць самастойна з усімі выгодамі. Дарэчы, не забывайце пра «Карту пікнікоў «Баржо»» — інфармацыйны рэсурс па ўсёй пікніковай тэматыцы (усе самыя папулярныя месцы для адпачынку з картамі, фотаздымкамі і г.д.).

Святлана БАРЫСЕНКА



«Цяпла тут з лесу невялічка Травай заросшая крынічка Якуб КОЛАС.

ЧАГО НЕ ЛЮБІЦЬ ШАЛФЕЙ, або Восем табу пры вырошчванні рэзкіх траў

Табу 1: выкарыстоўваць зямлю для кветнікаў

Шмат каму гэта невядома: зямля для кветкавых клумбаў абсалютна не падыходзіць для вырошчвання рэзкай травы. Яна змяшчае занадта шмат азоту, фосфару і калію. Для некаторых траў зямля павінна быць змяшаная з мінеральным пяском. Для гэтага падыходзяць кварцавы або лававы пясок — апошні асабліва любіць міжземнаморскія травы, такія як чабор або размарын. Акрамя таго, важным дадаткам для некаторых траў, такіх як мацярдушка або пятрушка, з'яўляецца вапна. Вядома, кожная расліна мае свой уласны біялагічны оптымум і, адпаведна, свае патрабаванні да глебы. Так што для пачатку абдумайце, якое з'яўленне хочаце вырошчваць, каб затым падрыхтаваць для яе зямлю.

Табу 2: сеяць траву побач без разбору

Ніколі не варта адвольна сеяць рознае з'яўленне на адной градцы. Справа ў тым, што некаторыя расліны проста не пераносяць адно аднаго. Базілік, напрыклад, несумяшчальны з мелісай. Чабор і маяран таксама не ладзяць адзін з адным. Прычына: розныя патрабаванні да ўмоў росту. Меліса добра сябе адчувае пры нізкіх тэмпературах і вільготным надвор'і, базілік жа зусім не.

Табу 3: саджаць побач расліны з падобнымі «апетытамі»

Для градкі з зялёнай дзейнічае жалежная правіла: ніколі не сеяць побач травы з адвольнага асродка. Адна з дзвюх раслін у любым выпадку загіне, паколькі іншая возьме з глебы занадта шмат пажыўных рэчываў. Таму варта загадаць распанаваць (лепш спачатку на аркушы паперы) што, дзе і побач з чым будзе расці.

Табу 4: сеяць пятрушку на адным і тым жа месцы

Пятрушка лічыцца прынасвай сярод рэзкай травы — ва ўсім выпадку, што тычыцца пасеву. Гэта азначае, што кожны год ёй патрэбна новая градка — а дакладней, новая градка для добрага росту. Так што ніколі не варта сеяць пятрушку там жа, дзе яна расла ў мінулым годзе. Справа ў тым, што ў зямлі вакол гэтую траву пасяляюцца нематоды. Гэта маленькія круглыя чарвячкі, якія любіць пятрушку, але і шкодзяць ёй. На старым месцы пятрушцы можна саджаць не раён, чым праз чатыры гады. Да стварэння прытрымлівацца гэтага правіла, а ў астатнім пятрушка вельмі пераборліва.

Табу 7: актыўна ўгнойваць шалфей

Шалфей — расліна надзвычай плодная, яна хутка расце і размнажаецца, што патрабуе месца. Аднак пры ўважлівым угляненні варта быць абачлівым. Свежы гной шкодны гэтай міжземнаморскай расліне — роўна як і комплексныя ўгнаенні ў занадта вялікіх колькасцях. Раўнае: выкарыстоўвайце толькі кампост, які добра расклаўся. Шалфей пры гэтым будзе даваць багаты ўраджай.

Табу 8: прадастаўце цыбулю-разанец саму сабе

Цыбуля-разанец, або шніт-цыбуля, — расліна, якая хутка і добра развіваецца, калі выконваць няглыбкія правілы. Вясной яе абавязкова трэба дзяліць. Справа ў тым, што калі куцы рэгулярна не змяняцца, то пэры будуць станацца ўсё танчэйшымі, расці ўсё больш павольна і губляць смак. Лепш за ўсё дзяліць куцы не радзей за адзін раз у тры гады, рыдлёўкай адстаючы групамі з зямлі і вострым нажом разразаючы каранёвы ком. Затым караньчыкі высаджваюцца назад у градкі. Дарэчы, гэтае правіла таксама адносіцца і да вырошчвання ў вазоне.

Табу 5: даваць разрастаецца базіліку

Базілік цягнецца ўгору. Сутнасць праблемы: себёлы моцна выцягваюцца, а лісце ападае. Каб расліна захоўвала сваю куццёстую форму, варта пастаянна абрываць кончыкі парасткаў і ніколі не чапаць пальцамі лісціцы без разбору! Толькі ў гэтым выпадку могуць з'явіцца новыя парасткі. Акрамя таго, базілік хоць і любіць шмат вады, але разам з тым адчувае неагоду на лішак вільгаці. Зямля павінна быць і не занадта сухой, і не занадта вільготнай.

Табу 6: часта паліваць размарын

Размарын любіць сонца і не пераносяць лішняй вільгаці — гэта роўна тое, што дзе ён прывык

Сеяць, угнойваць, паліваць — для вырошчвання рэзкай травы гэтай трыяды ўсё ж недастаткова.

у сваім натуральным міжземнаморскім клімаце. Лепш за ўсё размарын расце ў садзе, дзе ўбірае такі аб'ём вады, які яму патрабуецца. У менш спякотныя дні часам варта ўстрымацца ад паліваў.

Хочаце вырошчваць размарына ў вазоне? У гэтым выпадку абавязкова звярніце ўвагу, каб ён быў правільны. Калі лішкам вады няма куды сыходзіць, расліна загіне; у кашо (без адтуліны ў донцы) размарын не расце. Ён бірайце гаршчок з дастатковай колькасцю дрэнажных адтулін.

Табу 7: актыўна ўгнойваць шалфей

Шалфей — расліна надзвычай плодная, яна хутка расце і размнажаецца, што патрабуе месца. Аднак пры ўважлівым угляненні варта быць абачлівым. Свежы гной шкодны гэтай міжземнаморскай расліне — роўна як і комплексныя ўгнаенні ў занадта вялікіх колькасцях. Раўнае: выкарыстоўвайце толькі кампост, які добра расклаўся. Шалфей пры гэтым будзе даваць багаты ўраджай.

Табу 8: прадастаўце цыбулю-разанец саму сабе

Цыбуля-разанец, або шніт-цыбуля, — расліна, якая хутка і добра развіваецца, калі выконваць няглыбкія правілы. Вясной яе абавязкова трэба дзяліць. Справа ў тым, што калі куцы рэгулярна не змяняцца, то пэры будуць станацца ўсё танчэйшымі, расці ўсё больш павольна і губляць смак. Лепш за ўсё дзяліць куцы не радзей за адзін раз у тры гады, рыдлёўкай адстаючы групамі з зямлі і вострым нажом разразаючы каранёвы ком. Затым караньчыкі высаджваюцца назад у градкі. Дарэчы, гэтае правіла таксама адносіцца і да вырошчвання ў вазоне.

РЭЦЭПТЫ ДЛЯ ВЕГЕТАРЫЯНСКАГА ВЕЛАПІКНІКА

ВЯСЁЛКАВЫ ШАШЛЫЧКІ

Сыр тофу — 25 г, балгарскі перац — 50 г, таматы чэры — 40 г, морква — 20 г, цэдра лайма, цукіні — 15 г, баклажан — 15 г, чырвоная цыбуля — 25 г, шампінён — 10 г, аліўкавы алей, соевы соус, перац чылі.

Марынада: змяшчаць алей з соевым соусам, дадаць перац чылі і цэдру лайма. Марынаваць



СУЛУГУНІ Ў ЛАВАШЫ

На 5 порцый спатрэбіцца 5 лістоў лаваша, 500 г сулугуны, 3-4 памідоры, пучок кропу, аліўкавы алей.

Сыр надзярыце на тарцы, здабніце кроп і перамяшайце. Парэжце памідоры. Насыпце сыр з кропам на край лаваша, пакладзіце зверху памідоры, туга закруціце лаваш, змажце зверху алеем. Гатуіце 10 хвілін, хоць гэта залежыць ад жару мангала.

БУЛЬБА НА ГРЫЛІ

На 4 порцыі спатрэбіцца бульба — 4 шт., масла — 150 г, сок лімона — 3 ст. лыжкі, часнок — 1 зубок, пятрушка — 1 пучок, кроп — 1 пучок, соль, перац.

Бульбу абараць, разрэзаць напалам. Кожную палавінку загарнуць у фольгу. Запяхаць на грылі 40 хвілін, каб ад часу пераварочываючы. Здабніць часнок, пятрушку, кроп. Змяшчаць з мяккім маслам, дабаўіць сок лімона, соль, перац. Перамяшчаць, вылажыць на пергамент і сфармаваць невялікія рулечкі. Пакласці ў халадзільнік. Пасля нарзаць скрылікамі і падаць з гарачай бульбай.

Бардзюры напералік

Як пакатацца на ровары і прынесці карысць грамадству

«Не твая палоса — не сунь носа», гаворыць народная прымаўка. Але каб была тая палоса для веласіпедыстаў па ўсім горадзе, дык яны б з задавальненнем ездзілі траўка па ёй. У Мінску, праўда, велайнфраструктура актыўна развіваецца. І ў гэтым гарадскім уладом можа дапамагчы кожны веласіпедыст.

«Летас пад патрэбы веласіпедыстаў было адаптавана каля двухсот кіламетраў мінскіх дарог. Гэта значыць на сямідзесяці трох вуліцах нашага горада павінны былі зрабіць нізкія бардзюры, адкрэсліць роварныя сцэжкі і паставіць адпаведныя знакі», — расказвае старшыня Мінскага веласіпеднага таварыства Павел Гарбуноў, з якім мы катаемся па горадзе. «Большая частка гэтых вуліц зроблена. Але хібаў і недаробак сустракаецца даволі шмат».

Каб праехаць праз пару бардзюраў па вуліцы Смальячкова, давалося злезці з ровара. Павел працягвае свой расказ: «Мы маниторым тое, што ўжо зроблена і правяраем, наколькі якасна ажыццявілі праект. На першым этапе мы давалі спіс адаптаваных вуліц усім ахвотным, кожны чалавек браў на сябе адну вуліцу і рабіў справядзачку па ёй. Цяпер у нас засталіся неправеранымі трыццаць сем вуліц, але вельмі хочацца спраасціць працэс праверкі».

Калі ёсць жаданне дапамагчы з веламаніторынгам, можна пазваніць у Мінскае веласіпеднае таварыства і даведацца пра вуліцы, якія па плане ўжо мусяць быць прыдатнымі для катання. Калі ў сваёй вандроўцы па горадзе вы заўважыце велазнак, акрэсленую велалінію, але, напрыклад, непаніжаны бардзюр, гэты хіб варта сфатаграфавалі і вылажыць у інтэрнэт. Можна — на сайт Мінскага веласіпеднага таварыства альбо на партал 115.бел, які робіць Мінгарвыканкам.

«На 115.бел гэта нават зручней, — кажа Павел. — Там ёсць раздзел, прысвечаны праблемам з веласіпеднай інфраструктурай. Можна зрабіць фотку гэтага бардзюра, прывязаць да каардынат і «залічы» яе. Калі вы прадубіце інфармацыю яшчэ і для нашага сайта, будзе зусім добра».

Чаму гэта важна — выявіць і зафіксаваць усё недаробкі і памылкі? «Яшчэ семдзесят кіламетраў дарог плануецца прыстасаваць пад двухколавых транспарт», — тлумачыць Павел. «Калі гэтая праца будзе зроблена, то асноўная сетка мінскіх вуліц будзе ўжо ў веласіпедных палосах. Хочацца, каб другі кавалек працы па ўзроўні быў зроблены больш якасна, і для гэтага лепш сёння паказаць выканаўцам тыповыя недахопы».

Апроч іх, відавочных, праз такі маніторынг выяўляюцца і іншыя рэчы. Напрыклад, калі тратуар вельмі вузкі і там не шмат ездзіць веласіпедыстаў, магчыма, не заўсёды варта акрэсліваць лінію альбо ставіць знакі. Па існуючых стандартах, роварная сцэжка павінна быць шырынёй два з паловай метры. Зразумела, што шмат у якіх месцах ажыццявіць гэта немагчыма.

«Усе гэтыя прапановы для праекціроўшчыкаў мы падрыхтавалі. Яшчэ хочацца зрабіць такую рэч, якую мы назвалі «куратар вуліцы». Каб два ці тры чалавекі, якія тут жывуць і ўвесь час ездзяць, неслі за яе адказнасць: пісалі скаргі, глядзелі, ці адрозгалі на іх, люкі падняты адсочвалі», — дзеліцца планами Павел Гарбуноў.

Калі ёсць жаданне дапамагчы з веламаніторынгам, можна пазваніць у Мінскае веласіпеднае таварыства і даведацца пра вуліцы, якія па плане ўжо мусяць быць прыдатнымі для катання.

Такім чынам, спадарства, далучайцеся да веламаніторынгу! Ёсць пэўныя магчымасці і для тых, хто яшчэ не мае



ўласнага велатранспарту, але мае жаданне паспрабаваць так перасоўвацца па гораду. Адзін з праектаў таварыства называецца «Добры ровар» і ўяўляе сабой бясплатны праект каля дваццаці веласіпеднаў. «Валанцёры самі аддукалі гэтыя ровары, адрамантавалі іх і выставілі на стаянкі па ўсім горадзе», — расказвае Павел. — Папярэдня атрымаўшы код пра бясплатны анлайн-сэрвіс, кожны можа пакатацца на іх і пакінуць у іншым месцы».

Алена ХУРС.

ЦЫБУЛІ ДАПАМОЖА НАШАТЫР

Кончыкі пер'я цыбулі пабялелі, а само пярэ стала жаўтлявага колеру? Яму не хапае азоту. Папоўніце яго дапамога раствору нашатыру.

Робіцца ён так: у 10 л вады разведзіце 3 ст. л. нашатыру. І пад вечар паліце цыбулю гэтым раствором пад караньчык.

Даты	Падзеі	Людзі
1 ЧЭРВЕНЯ		
1804 год — нарадзіўся Міхал Глінка, рускі кампазітар, заснавальнік рускай класічнай музыкі. Аўтар такіх вядомых твораў як опера «Руслан і Людміла», «Камарынская фантазія» і «Вальс-фантазія», «Патэтычныя тры» і многіх іншых.		(з захаду), Кобрынскае (з усходу і поўначы). З вонкавага боку крэпасць была абаронена бастыйным фронтам — агароджай (земляны вал з цаглянымі казематамі ўнутры) 10-метравай вышыні, працягласцю 6,4 км і абводным каналам, запунёным вадой. Агульная плошча крэпасці — 4 квадратныя кіламетры (400 гектараў). Цытадэль уяўляла сабой натуральны востраў, па ўсім перыметры якога была пабудавана двухпавярховая абарончая казарма працягласцю 1,8 км.
1836 год — будаўніцтва першага каменя Брэсцкай крэпасці — комплексу абаронных збудаванняў у Брэст-Літоўску. Будаваўся па праекце, зацверджаным імператарам Мікалаем I у 1830 годзе. З першым каменем былі замураваны бронзавая дошка з памятным надпісам і шкатулка з манетами. 26 красавіка 1842 г. Брэст-Літоўская крэпасць уступіла ў лік дзеючых абаронных збудаванняў I класа Расійскай імперыі. Крэпасць складалася з Цытадэлі і трох шырокіх умацаванняў, якія ўтвараюць галоўную крэпасную агароджу і закрываюць цытадэль з усіх бакоў: Вальнскае (з поўдня), Цярэспальскае		1946 год — 70 гадоў таму нарадзіўся Генрых Далідовіч, беларускі пісьменнік. Аўтар апалянданіяў, апавесцяў, раманаў «Гаспадар каменю», «Свой дом», «Заходні» і інш. На беларускую мову пераклаў раман Дж.Ф. Купера «Апошні з магікан». Лаўрэат Дзяржаўнай праміі Беларусі (1996).
Было сказана		
Алесь БАЧЫЛА, паэт: «Што можаш здзейсніць — неадступна здзейсні, каб не пякла агнём цябе віна».		

СЁННЯ

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.44	21.31	16.47
Віцебск	4.26	21.29	17.03
Магілёў	4.34	21.22	16.48
Гомель	4.40	21.09	16.29
Гродна	5.01	21.45	16.44
Брэст	5.10	21.37	16.27



ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

Месца	Тэмпература	Абзначэнні
ВІЦЕБСК	753мм рт.сл. +11..+13°C	■ няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
ГРОДНА	751мм рт.сл. +17..+19°C	■ невялікія геамагнітныя узрушэнні
МІНСК	745мм рт.сл. +13..+15°C	■ слабая геамагнітная бура
МА		